





РАБОТНИЦА І СЯЛЯНКА

№ 7

1951



НАШ МІНСК



3-га ліпеня беларускі народ адсвяткаваў 7-ю гадавіну з дня вызвалення рэспублікі ад німецка-фашысцкіх захопнікаў.

Непазнавальна змяніліся разбураныя ў гады вайны беларускія гарады і сёлы. З кожным днём усё прыгажэй становіцца сталіца нашай рэспублікі Мінск.

На здымку: зверху Совецкая вуліца; злева — будаўніцтва шматпавярховага жылога дома на прывакзальнай плошчы; унізе — будаўніцтва сярэдняй школы па вуліцы Куйбышэва.

Фото Ф. Фёдарава, К. Якубовіча.



УЗОРНА ПРАВЯДЗЕМ УБОРКУ ЎРАДЖАЮ І ЗБОЖЖАНАРЫХТОЎКІ

АПУБЛІКАВАНЫЯ нядаўна вынікі выканання пяцігадовага плана аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі Беларускай ССР напоўнілі сэрда кожнага грамадзяніна пачуццем найвялікшага гонару за магутны росквіт народнай гаспадаркі рэспублікі, дасягнуты клопатамі партыі, урада і асабіста таварыша Сталіна аб беларускім народзе.

Лічбы і факты, прыведзеныя ў паведамленні Дзяржаўнай планавай камісіі і Статыстычнага ўпраўлення Беларускай ССР аб выніках выканання чацвертага (першага пасляваеннага) пяцігадовага плана БССР, ярка сведчаць аб магутнай сіле нашай соцыялістычнай Радзімы.

Устаноўлены на 1950 год узровень прымесловай вытворчасці перавышан у другім поўгоддзі 1950 года. Велізарныя поспехі дасягнуты ў выпрацоўцы электраенергіі, машынабудаўніцтве. У рэспубліцы пабудаваны аўтамабільны, трактарны, лакамабільны і іншыя заводы, якія славяцца сваёй магутнасцю па ўсёй совецкай краіне. Значная развіцця дасягнула лёгкая прымесловасць.

Наши дасягненні велізарны не толькі ў галіне прымесловасці, але і ў галіне сельскай гаспадаркі.

Большэвіцкая партыя і совецкі ўрад аказваюць велізарную дапамогу сельскай гаспадарцы нашай рэспублікі. З года ў год павышаецца яе матэрыяльна-тэхнічная аснашчонасць. На соцыялістычных палях працујуць трактары і камбайні навейшай канструкцыі, мацнее грамадская гаспадарка калгасаў. Працаўнікі калгаснай вёскі прыкладаюць усе свае сілы да выращэння галоўнай задачы — значнага павышэння ўраджайнасці ўсіх сельскагаспадарчых культур, хуткага павелічэння грамадскага пагалоўя жывёлы пры адначасовым значным росце яе прадуктыўнасці.

Вялікае значэнне для далейшага развіцця сельскай гаспадаркі нашай рэспублікі маюць рашэнні VII пленуму Цэнтральнага Камітэта КП(б) Беларусі, што нядаўна закончыўся. Пленум заслушаў і абмеркаваў даклад сакратара ЦК КП(б)Б тав. М. В. Зімяніна «Аб правядзенні ўборкі ўраджаю і нарыхтовак сельскагаспадарчых прадуктаў у 1951 годзе».

Калгасы рэспублікі правялі сёлета веснавую сяўбу лепш, чым летась, выканалі план сяўбы ранніх каласавых культур, значна расшырылі пасевы коксагазу, лёну і цукровых буракоў. Пад яравыя ўнеслі больш мінеральных угнаенняў і торфу. Аднак частка калгасаў моцна зацягнула веснавую сяўбу, парушыла асноўныя правілы агратэхнікі. Неабходна выпраўіць гэтыя ўпушчэнні арганізацый добрага догляду за пасевамі.

Пленум ЦК КП(б)Б патрабаваў ад усіх партыйных, совецкіх і сельскагаспадарчых органаў, каб у кожным калгасе, у кожнай брыгадзе быў поўнасцю выкарыстаны ўсе магчымасці для забеспечання ўсіх сельска-

гаспадарчых работ; каб побач з узорным доглядам пасеваў поўным ходам ішлі работы па нарыхтоўцы корму для жывёлы, пасляховай уборцы ўраджаю, своечасовай здачы хлеба дзяржаве.

Самы актыўны ўздел ва ўсіх гэтых работах павінны прыняць жанчыны калгаснай вёскі, якія займаюць значнае месца на жывёлагадоўчых фермах, у палявых брыгадах, у звених па вырошчванню тэхнічных культур. Вельмі важна, каб кожная калгасніца ведала рашэнні VII пленума ЦК КП(б)Б, якіе значны ў праграму барацьбы за пасляховае правядзенне ўборкі ўраджаю і нарыхтовак сельскагаспадарчых прадуктаў.

«Уборка, — вучыць таварыш Сталін, — справа сезонная, і яна не любіць чакаць. Убраў своечасова — выйграў, спазніўся ва ўборцы — прайграў».

Справа гонару кожнай калгасніцы — працаўніца па-стаханаўску, каб своечасова і добраякасна ўраджай, поўнасцю забяспечыць жывёлу кармамі.

Неабходна памятаць, што добраякасная ўборка заўждыць ад правільнага спалучэння ўсіх звязанных з ёю работ: вязкі снапоў, сцірвання, малацьбы. Усё гэта мае вялікае значэнне ў барацьбе са стратамі.

Важнейшай і першачарговай задачай ўсіх партыйных арганізацый, совецкіх, сельскагаспадарчых і нарыхтоўчых органаў з'яўляецца правядзенне нарыхтовак збожжа ў самыя сціслыя тэрміны. Пленум ЦК КП(б)Б патрабуе, каб была па-большэвіцку арганізавана штодзённая вывакза хлеба з такоў калгасаў і соўтасаў на нарыхтоўчыя пункты. Неабходна дабіцца, каб на працягу ліпеня і жніўня кожны калгас і соўгас выканаў план збожжанарыхтовак.

VII пленум ЦК КП(б)Б заклікае ўсіх працаўнікоў калгаснай вёскі прыкладці ўсе сілы, каб поўнасцю выкарыстаць узросшую вытворчую магутнасць МТС, калгасаў і соўтасаў, у сціслыя тэрміны і высокаякасна правесці ўборку ўраджаю, выкананы план нарыхтовак сельскагаспадарчых прадуктаў, пасляхова правесці сяўбу азімых культур, забяспечыць у кожным калгасе засыпку высокаякаснага насення.

Сельская гаспадарка нашай рэспублікі пад кіраўніцтвам комуністычнай партыі няўхільна рухаецца ўперад. На калгасных палях з новаю сілай разгортваеца соцыялістычнае спаборніцтва за высокі ўраджай 1951 года, за датэрміновое выкананне абавязальстваў перад дзяржавай.

Жанчыны-калгасніцы і работніцы соўтасаў, усе працаўніцы соцыялістычных падэў, будзьце актыўнымі ўздельнікамі гэтата соцыялістычнага спаборніцтва! Мацуйце сваёй працай рост матутнасці нашай вялікай Радзімы — аплоту міру ва ўсім свеце! Памятайце, што толькі сумленная праца ў калгасе дает магчымасць кожнаму калгасніку жыць культурна і заможна.



ГІСТАРЫЧНАЯ ПРАМОВА

А. ЗАХАРАВА

ДЗЕСЯЦЬ год назад — з ліпеня 1941 г. — вялікі правадыр совецкага народа таварыш Сталін выступіў на радыё з гісторычнай прамовай, якая стала праграмай перамогі над гітлераўскімі захопнікамі ў Вялікай Айчыннай вайне.

Таварыш Сталін звярнуўся да совецкага народа, да воінаў Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота ў час, калі над нашай Радзімай наўсіла смяртэльная небяспека, калі свабодным народам нашай краіны, ды не толькі нашай, пагражала занявленне і знішчэнне. Заклік вялікага правадыра да барацьбы, яго натхняючыя слова прагучелі тады на ўесь свет.

Гэта былі дні цяжкіх вырабаванняў. Гітлераўская Германія, якая вераломна і па-разбойніцку напала на совецкую краіну, была ў той час мошным, каварным і воітным ворагам. У капиталістычнай Заходній Еўропе не знайшлося дзяржавы, якая-б устаяла перад гітлераўскай ваеннай машынай. І амаль усе рэсурсы Заходній Еўропы выкарыстоўваліся гітлераўскай кітай у барацьбе супроты Совецкага Саюза.

Раштоўнасць нападу, колькасная неравага ў танках і самалётах, накоплены воныт у вайне, якую вяла гітлераўская армія, дапамаглі захопнікам, і Чырвоная Армія з жорсткімі баямі адыходзіла ўглыб краіны.

Совецкая Беларусь адной з першых прыняла на сябе жорсткі ўдар, надверглася зруйнаванию і спусташэнню. Гарэла добро, сабра-

нае ўпартую працай совецкіх людзей, гінула самае каштоўнае ў нашай краіне — людзі. Фашысты без разбору знішчалі мірнае насельніцтва — жанчын, дзяцей, старых. Смяротная небяспека пагражала не толькі людзям, але і самому існаванню совецкай дзяржавы.

Гітлераўскія бандыты, захапіўшыся поспехамі лёгкіх перамог у капиталістычных краінах, разлічвалі на маланкавую перамогу і ў Советскім Саюзе. Фашысцкая кітка крычала на ўесь свет аб непераможнасці германскай арміі, імкнулася маральна падавіць совецкіх людзей.

У гэты цяжкі для нашага народа час прагучэў цвёрды і спакойны голос вялікага правадыра ўсяго працоўнага чалавечства — таварыша Сталіна. Яго прамова па радыё была сурова сваёй праудзівасцю. Звяртаючыся да совецкіх людзей і заклікаючы іх да барацьбы за незалежнасць, таварыш Сталін не ўтойваў, не перамянічаў пагражаючай небяспекі. Ён гаварыў народу горкую прауду аб сіле і каварстве ворага, раскрыў сутнасць і значэнне падзеяў, вызначыў харктар вайны совецкага народа супроты гітлераўскіх захопнікаў, як вайны справядлівой, вызваленчай, указаў шляхі барацьбы і перамогі над ворагам.

Таварыш Сталін гаварыў гэта на дванаццаты дзень вайны, калі гітлераўскія орды лавінай каціліся па нашай зямлі, калі яны, ператвараючы ўсё ў руіны і попел,

рваліся да сэрца нашай Радзімы — Масквы.

Толькі празарлівасць Сталіна, яго геніяльны разум маглі бачыць ужо тады пагібелыны для гітлераўцаў вынік іх паходу на совецкую краіну. Таварыш Сталін выказаў поўную ўпэўненасць у трывумфе сіл дэмакратыі і соцыялізма над фашызмам, усяліў гэтую ўпэўненасць у сэрцы не толькі совецкіх людзей, але і працоўных усяго свету.


«Наши сілы незлічны, — гаварыў таварыш Сталін. — Зазнаўшыся вораг павінен будзе хутка пераканацца ў гэтым».

Прамову таварыша Сталіна слухалі з заміраннем сэрца, з прасветленымі тварамі, бо кожнае слова яго таіла ў сабе вялікую жыццёвую сілу, іншчыла на барацьбу. Словы мудрага правадыра акрылялі воінаў, працаўнікоў тылу, давалі сілу арыентыроўкі і перамагання цяжкасцей.

На акупіраванай тэрыторыі Беларусі не ўсе маглі чуць прамову таварыша Сталіна па радыё. Лістоўкі з гэтай прамовай скідалі з самалётаў совецкія лётчыкі. І трэба было бачыць, як радаваліся людзі маленькому лісточку, дзе была начарцана праграма дзеянняў для кожнага совецкага патрыёта. Прямова таварыша Сталіна і яго ўказанні сталі тымі вехамі, па якіх пайшли людзі на смяротны бой з зарваўшымся ворагам. Кожны совецкі патрыёт вызначыў сваё месца ў глыбокім тылу ворага і з упэўненасцю ў перамозе выносіў усе цяжкасці барацьбы.

Гісторычная прамова правадыра ўскалыхнула магутныя народныя сілы. «Усё для фронта, усё для перамогі над ворагам!» — вось слова, якія сталі законам барацьбы і жыцця для кожнага совецкага грамадзяніна.

На прамову правадыра народ адказаў найвялікшым уздымам і згуртаваннем усіх сіл на фронце, у совецкім тылу і ў тылу ворага. На часова акупіраванай тэрыторыі людзі не лічылі сябе пакоранымі, не схілілі галоў, не сагнулі кален, а, згуртаваўшыся вакол партыі большэ-



Калгасніцы сельгасарцелі імя БВА Любанскага раёна, узнагароджаныя ордэнамі і медалямі за ўдзел у партызанскім руху ў час Вялікай Айчыннай вайны і за доблесную працу ў калгасе ў пасляваенных гадах.

На здымку (злева направа): калгасніцы Д. Ф. Хацько, Л. К. Бердніковіч і М. Н. Мазур.

Фото І. Шышко.

вікоў, якая засталася з народам у падполлі, узніліся на жорсткую барацьбу з фашызмам.

Таварыш Сталін прароча гаварыў, што ў гэтай вайне мы не будзем адзінокія, што з намі ўсе свабодалюбівыя народы, што яны ўхвалаюць паводзіны совецкага ўрада і ўпэўнены ў справядлівасці нашай справы. Свабодалюбівыя народы ўсіх краін разумелі, што на палях Советскага Саюза вырашаеща іх уласны лёс.

Выступленне таварыша Сталіна натхніла совецкіх людзей на масавы герайзм у барацьбе за Радзіму. Советскі народ адстаяў завоевы соцыялізма і выратаваў народы свету ад пагрозы фашысцкага занявлення.

Беларускі народ разам з народамі ўсяго Советскага Саюза ўстаў на абарону соцыялістычнай бацькаўшчыны. Выконваючы ўказанні і волю правадыра, совецкія людзі разгарнулі ў тылу ворага магутны партызанскі рух. Сотні тысяч беларускіх партызан і партызанак уступілі ў жорсткую барацьбу з ненавісным ворагам. Яны не давалі фашыстам спакою ні днём, ні ноччу, грамілі гарнізоны, наносілі ўдары па камунікацыях, наводзілі жах на ворага, стваралі для яго невыносныя ўмовы.

Азлобленыя гітлераўцы рабавалі мірнае насельніцтва, сіралі з твару зямлі цэлыя раёны, разбуралі гарады і сёлы, пакідаючы выпаленую чорную зямлю. Але ішто не магло зламаць духу герайчнага беларускага народа. Ён мужна змагаўся, ўпэўнены ў перамозе.

«Беларусь, — гаварыў таварыш Варашылаў, — як ні адна краіна, панесла вялікія страты ў гэтай цяжкой вайне, але, бадай, ні адна з наших рэспублік не карыстаецца ў Советскім Саюзе такой любоўю і такім брацкім адносінамі, як Беларусь. Беларускі народ прадстаўляе сабой такі народ ленінска-сталінскай эпохі, які ні пры якіх акалічнасцях, нават калі-б яны былі ў 10 раз больш цяжкімі, чым тыя, якія мы перажылі, не пойдзе ў паслугі да ворага, не скіліць сваёй гордай галавы перад ворагам і будзе з ім біцца да апошняй краплі крэві. Гэта пэніць Советскі Саюз, гэта пэніць наша партыя, гэта пэніць вялікі Сталін».

Беларускі народ, як воін-багатырь, перажыў усе жахі вайны. Праз гады фашысцкай акупацыі, ні на хвіліну не выпускаючы з рук зброі, змагаўся да пераможнага канца.



«Панфілаўцы».

Рысунак лаурэата Сталінскай прэміі Н. Жукава.

Советскі народ пад кіраўніцтвам мудрага Сталіна перамог у гэтай найцяжэйшай вайне. Советскія Узбрэныя сілы на чале з генералісімусам Сталіным разгромілі германскі фашызм і японскі імперыялізм, атрымаўшы сусветна-гістарычную перамогу.

Усё, што прадказваў таварыш Сталін у сваім выступленні ад 3 ліпеня 1941 г., поўнасцю ажыццяўлялася. Советская дзяржава стала яшчэ больш магутнай, яе аўтарытэт пязмерна ўзрос сярод усіх свабодалюбівых народаў. Лагер-жа імперыялізма пачярпеў крушэнне.

Советская Армія данамагла народам Польшчы, Чэхаславакіі, Венгрыі, Румыніі, Балгарыі, Албаніі скінуць імперыялістычную пяволю. Гэтыя краіны ўпэўнена сталі на шлях будаўніцтва соцыялізма. На Усходзе Советская Армія адкрыла шлях да гістарычнай перамогі кітайскага народа.

Сілы советскай дзяржавы і яе народа невычарпальны. Сёння Советскі

Саюз магутны як ніколі. Выкананнем насліваеннай сталінскай іяці-годкі советскі народ не толькі цалкам залячыў свае раны, нанесенныя вайной, але прымножыў багацце краіны. Аб гэтым сведчыць няўхільны рост прамысловасці, сельскай гаспадаркі і агульнага добрабыту народаў нашай краіны. Велічныя будоўлі на Волзе, Дняпры, у Сярэднай Азіі пад сілу толькі такому згуртаванаму народу, узброенаму перадвой тэхнікай, як наш советскі народ.

І няхай памятаюць падпалышчыкі новай сусветнай вайны ўрокі, прынаднесенны ім гісторыяй у ходзе Вялікай Айчыннай вайны, няхай не забываюць, што лагер дэмакратыі і міру расце, мужнене, шырыцца. Прывклад герайчнай Карэі паказвае, што планы падпалышчыкаў вайны асуджаны на правал. *Mir* мадней вайны!

Аплот міру — вялікі Советскі Саюз — пад кіраўніцтвам геніяльнага Сталіна пераможна ідзе да комунизма.

будоўлям комунізма

Н ЕЗВЫЧАЙНАЯ аўтамашына рухаецца па добра ўкатанай дарозе. Побач з ёю магутныя пяці-сямітонныя грузавікі выглядаюць недаросткамі, а вынірнуўшы аднекуль «Масквіч» не дастае ёй і да верху кола. Растворыні вадзіцель, узабраўшыся ў прасторную кабіну па спецыяльнай, як у паровозе, лесвіцы і, паглядаючы «звысака», умела і лёгка кіруе машынай. Гарыць на сонцы шкло фар, размешчаных на вышыні чалавечага росту, бішчыць прымадаваны да боку радыятара металічны зубр — эмблема завода. Гэта — 25-тонны самазвал, зроблены на Мінскім аўтамабільным заводзе. Зараз такія машыны працуюць на вялікіх будоўлях комунізма.

Самазвал падышоў да звышмагутнага экскаватара, і куцы падзелася яго веліч! Ён выглядае цацкай побач з гігантом вышынёй у 6-павярховы дом. Але і экскаватар Новакраматорскага завода імя Сталіна і самазвал мінскага завода нібы створаны адзін для другога. І сапраўды: не так проста нагрузкіць 25-тонны самазвал, як не лёгка знайсці «тару» для разгрузкі каўша экскаватора ёмкасцю ў 15 кубаметраў грунту...

Беларускія машыны наўгул атрымалі прызнанне і высокую адценку на будоўлях. За работай мінскіх самазвалаў назіраюць пасланцы заво-

да. Будаўнікі «Волгадонбула» прыслалі мінскім аўтамабілебудаўнікам тэлеграму, у якой выказваюць сваё задавальненне машынамі: «Ад імя калектыва вілікай сталінскай будоўлі, — пішуць яны, — дзякуем калектыву Мінскага аўтамабільнага завода за аказваемую дапамогу. Выказваем надзею на далейшае шэфства над аўтамабілем «МАЗ», які працуе на «Волгадонбудзе».

Вялікія сталінскія збудаванні ўзводзіць уся краіна. Тысячи заводаў пасылаюць сваю прадукцыю на Волгу, Днепр, Аму-Дар'ю, Дон, у Крым. З нашай роднай Беларусі на будоўлі комунізма бясконцым патокам ідуць грузы: выдатныя мінскія аўтамабілі-самазвалы — пяці-, сямі-, дваццаціцітонныя, універсальныя віцебскія станкі, магілёўскія электрамагары, беларускі лес, піламатэрыялы і многае, многае іншае.

Колькі любvi і творчай энергii ўкладаюць працоўныя нашай рэспублікі ў выкананне заказаў вялікіх будоўляў! Ганаровыя заданні выконваюцца датэрмінова. Кожны рабочы і работніца імкнецца ў класі ў вялікую справу частачку свайго працы, выканаць заданне як мага лепш.

Калектыв аршанскага станкабудаўнічага завода «Чырвоны змагар» выконвае ўжо чацверты ганаровы заказ будаўнікоў Куйбышэўскай гідраэлектрастанцыі на 1аўёжна-фрезерныя, фугавачныя і вертыкальна-

свідравальныя станкі. На заводзе няма зараз такога рабочага, які не выконваў бы зменных заданняў. Ён стаў прадпрыемствам калектыўнай стаханаўскай працы. Добрую славу заслужылі фармоўшчыкі А. Радзькоў, Вольга Пракаповіч, Раіса Кожар, Ніна Бесер. На фармоўцы важнай дэталі для станкоў, якія ёдуть на будоўлі комунізма, яны ўзнялі выпрацоўку да 2,5—3 норм у змену.

Гіганцкая будоўлі на Волзе, у Туркменіі, на поўдні Украіны і ў Крыму совецкі народ любоўна называў вялікімі будоўлямі комунізма.

З небывалым патрыятычным уздымам працавалі станкабудаўнікі мінскага завода імя Кірава над вырабам адрознога станка для «Галоўгідаволгадонбула». Станок закончыл на паўтара месяца раней устаноўленага тэрміну.

Бабруйскія машынабудаўнічы завод імя Сталіна вырабляе чыгунае ліццё для электраматораў сталінскіх новабудоўляў. Тут вырас новы атрад стаханаўцаў. Лідзія Кудасава фармуе шчыты да электраматораў, удвая перавыконваючы заданне. За ёю ідуць Ніна Зінавейка, Вл. Дубаевіч і інші.

З Гомеля, Добруша, Рэчыцы ідуць паяզды са станкамі, ізоляцыйнымі плітамі, паперай, піламатэрыяламі. Гомельскія станкабудаўнікі ў адрас Кахоўскага гіравузла адправілі ўжо пяты универсальны папяроначистругальны станок. Новабеліцкі завод «Чырвоны хімік» кожны дзень адправляе дзесяткі тон мелу ленінградскаму і кіеўскаму заводам, якія вырабляюць кабель для гідрастанцый. Амаль уся прадукцыя завода ізоляцыйных пліт ідзе на камбінаты, якія вырабляюць дамы для рабочых сталінскіх будоўляў.

Нядоўна калектыву электраматорнага цеха Магілёўскага металакамбіната на 30 дзён раней тэрміну выканаў заказ для Куйбышэўскай ГЭС. У гэтыя дні ўсе рабочыя цеха перавыконвалі заданні.

На здымку: намотачны ўчастак электраматорнага цеха ў дні выканання ганаровага заказу для Куйбышэўскай ГЭС. На пярэднім плане (злева) комсамолка Мар'я Вострыкова, працуячы на намотцы фаз электраматораў, штодзённа выконвае больш двух норм.

Фото Г. Бегуна (БЕЛТА).

Досрочно зададим
моторы для
строек комунізма



Новыя магутныя электрастанцыі, велічныя каналы набліжаюць совецкі народ да светлага дня комунизма, контуры якога ўжо відавочна бачны. Вось чаму совецкія людзі розных прафесій і спецыяльнасцей ліцаць вялікім гонарам уздельнічаць у будоўлях комунізма.

Да прычалаў лесаперавалачнай базы «Шоў» з вярхоўя Прыпяці сплаўшчыкі Палесся дастаўляюць караваны плытоў для будаўніцтва Волга-Данскага канала. Мазырскі дрэваапрацоўчы камбінат адправіў больш сарака платформ, груженых першагатунковым будаўнічым матэрыялам у адрас Цымлянскага гідроузла. Лес ідзе з Палесся, Піншчыны, Гомельшчыны і іншых раёнаў Беларусі. Беларускі народ з начуццем вялікай гордасці пасылае ў адрас будоўляў комунізма ўсё, чым багата яго рэспубліка.

Калектыв электраматорнага цеха Магілеўскага металакамбіната датэрмінова выпусціў электраматоры для Куйбышэўскай гідраэлектрастанцыі. Стаханаўцы абмотачнага цеха Емельянава, Рачкова, Лернатовіч выконваюць нормы на 170—200 %. Чотка і зладжана працу ў брыгады штампоўшчыкаў Казловай і Маркавай, выпускаючы прадукцыю толькі выдатнай якасці.

Нядайна Беларусь адзначыла 7-ю гадавіну свайго вызвалення ад гітлераўскіх захопнікаў. Усяго сем год аддзяляе нас ад таго дня, як наша рэспубліка атрымала магчымасць прадаўжаць комуністычнае будаўніцтва, але якія найвялікшыя змены ў ёй адбыліся! Наша прамысловасць і сельская гаспадарка адраджаны з руін і папялішчаў. Дзесяткі новых заводаў і фабрык працу ў магутнасць на поўную.

Хіба не сімвалічна, што Беларусь, некалі адна з самых адсталых ускраін царскай Расіі, Беларусь, народную гаспадарку якой дашчэнту разбурылі фашысцкія варвары, змагла за краткі час не толькі аднавіць, але і стварыць новыя фабрыкі і заводы, МТС, калгасы і соўгасы, перадавыя галіны прамысловасці, якіх не ведала яна да вайны.

Аднавіць гаспадарку дапамаглі нам брацкія народы Совецкага Союза. Зараз беларускі народ, разам з усімі народамі краіны, усімерна дапамагае вялікім будоўлям. У гэтай соцыялістычнай дапамозе, у калектывізме, у высокай свядомасці совецкіх людзей харектэрная рыса нашага непераможнага совецкага ладу.

Н. СЯРГЕЕВА.

КАНСТАНЦЫЯ БУЙЛА

Слова Сталіна

Над зямлёй Вялікі Сталін
Мудрых слоў узнес паходню,
Яны радасна зазялі
У сэрцы ўсіх людзей сягоння.
Над задымленай планетай,
Дзе атруту лъюць фашисты,
Паплыло на радасьце свету
Слова прауды светлай, чистай.
І пасеў той дзіўны ўсходзіць
У сэрцах полымнай надзеяй,
Воляй к міру у народзе
Ён цудоўна прамяне.

Ты вядзі нас родны, мілы,
У найтруднейшыя паходы,
Мы патроім насы сілы,
Пераробім мы прыроду.
Мы зямлю усю старую
Зробім яснай, маладою,
К новым далям накіруем,
У крыллі моцныя узброім.
Хай імкне ў кіпучым віры
К комунізму светлым далям,
К волі, к праудзе, к шчасцю, к міру,
Куды шлях праклаў нам Сталін.

Мінск

Ён устаў, надзвіва аднаўлённы,
Ззяннем сонца летняга заліты.
У ясным бляску камяніц ашклёных
Васількова расцвілі блакіты.
Горад нібы мроіца ў паветры,
Лёгкі, белы і цудоўна новы.
Аж міжвольна ў сэрца майго нетры
Пачуцці сплітаюцца у слова...
Вырастай-жа, вырастай высока,
Поўны творчай сілы, поўны славы,
Каб было відаць цябе з навокал
У тваёй паставе велічавай.
Каб народ, што з любасцю ўздымае
Кожны дом, глядзеў у захапленні,

Як расце, цудоўна узрастает
Песня-горад з бронзы і каменя.
На шырокіх вуліцах і скверах
Распускаюцца, квітнеюць ліпы.
Ліпень шчодры кветкамі без меры
Веци дрэў зялёныя абыспаў.
На камлях шырокія наплыви
Зацягнулі раны і ажогі.
Сіла жыватворная на дзіве
Лечыць дрэў апаленыя ногі.
Горад мой, сталіца майго краю,
Ты таксама лечыш свае раны
І ўстаеш, як дзень вясёлы маю,
Поўны новай сілы расспяванай.

Волга

Волга, Волга — і стогнам, і песняй
Ты праслаўлена ў рускім народзе.
Бурлакі там стагналі балесне
У бурлацкім гаротным паходзе,
Там чаўны баявыя Сцяпана
На магутнай гайдаліся хвалі,
А над імі крыавава, што рана,
Надвалжанская зоры палалі.
А цяпер над ракой многаводнай
Узнікае, падобна да цуда,
Ажывіць стэп гатова галодны
Гідростанцыя, дзіва-запруда.
Напаіць каб галодныя далі,
Зацвіла каб там дзіўна прырода,—
Панясе Волга гонкія хвалі

Воляй Сталіна, працай народа.
Там, дзе смяглі пустыя прасторы,
І згаралі расліны ў спёку,
Разальеца валжанскае мора
Воляй мудрай душы чалавека.
І цяжарныя, плодныя нівы
Залатой, наліўною пшаніцай
Будуць плыць цяжкай хвалі,
щаслівай,
Будуць Сталіну ў ногі хіліцца.
Загамоняць сады каля весніц,
Над ставамі рассядуцца хаты,
І зальеца шчасліваю песняй
Чалавек — у тым краю багатым.

ДЫПЛАМАНТКА

Я КОЕ шчасце, калі спаўняецца твая запаветная мара! Феня прытулілася ўсім тварам да шыбы, нібы спрабуючы ўтамаваць радасную мітусню думак. Потым ёй здалося, што ў пакой душна — яна адчыніла акно. Шум горада, які ляжаў перад ёю, як на далоні, стаў яшчэ больш выразным. Далятаў нават шорах шын аўтамабілю, якія бясконцым патокам імчаліся па широкім асфальце вуліцы.

Амаль насупраць магутны пад'ёмны механізм падаваў на будоўлю вялікага дома цэглу. Феня бачыла, як завіхаліся там, на рыштаваннях, людзі. Іх рухі яна, бадай што, хутчэй адгадвала, але было відавочна, што людзі працуяць хутка, неяк асабліва зладжана. І раптам на хвіліну Фені здалося, што яна добра ведае ўсіх тых людзей на рыштаваннях, рукамі якіх набудаваны ўсе гэтая прыгожыя величныя дамы, што ўздымаюцца перад яе вачымі. Так, яна бачыла кожнага з іх не раз, праходзячы каля будаўнічых пляцовак, дзе вясёлыя дзяўчата і хлапцы, сталія мужчыны і жанчыны дружна ўздымалі ўверх стромкія сцены дамоў. Будаўнікі Мінска... Феня адчула, што яна думае пра гэтых людзей з нейкай глыбокай пяшчотнасцю, яны для яе родныя і блізкія. А можа гэта проста ў яе сёння такі настрой?

І тут-же ўсміхнулася — такой недарэчнай ёй-же самой здалася ўласная думка. Хіба справа толькі ў яе сённешнім настроі? Вялікае непарыўнае пачуцце яднае яе з гэтымі людзьмі — пачуцце агульнасці справы, якую яны робяць, агульнасці мэты, да якой імкнунца. Яно нібы спрэментоўвае ўсіх совецкіх людзей.

Сёння яна і адчувае сябе такой ітраслівай таму, што зможа цяпер

далучыць сваю працу да іх працы. Да гэтага, якія ні кажы, а яна адчуваала сябе ўсё-ж вучаніцай, няхай сабе і ў інстытуце. Дыплом, якія яна сёня абараніла, па-новому паварачвае ўсё яе жыццё.

Феня ўспомніла слова старшыні прыёмнай камісіі:

— Спадзяемся, што на той рабоче, куды вас накіруюць, вы абароніце свой дыплом не горш, чым сёня...

Яна адчула, як усё ўскalыхнулася ў ёй ад гэтых слоў. Мітуслівая блытаніна думак і пачуцця адсунулася кудысьці назад, уступаючы месца спакойнай разважлівасці. Гэта не так проста — быць інжынерам.

I, напэуна, не толькі ўдачы сустране яна на сваім шляху. Каб пераадольваць цяжкасці, трэба будзе мно-га настойлівасці.

У мінулым годзе Феня праходзіла практику на заводзе, дзе ўбачыла складанае абсталяванне, убачыла, як чистка і зладжана працуюць цудоўныя, разумныя мышыны. I на момант яе ахапіў нейкі незразумелы непакой. Які складаны арганізм — такое прадпрыемства. I ўсё тут на-кінна падпарадковавацца ім, інжынерам. Але непакой гэты хутка прайшоў. Пажылыя рабочыя завода з адабрэннем і некаторым адценнем здзіўлення адзначалі зацікаўленасць, якую праяўляла маладая практикантка да свайго справы. А Фені ўсё хацела ведаць, усё зразумець.

Аднойчы пажылая жанчына — работніца завода, — выказываючы



Сотні маладых спецыялістаў — выпускнікоў Мінскага політэхнічнага інстытута імя I. В. Сталіна накіроўваюцца на будоўлі і заводы нашай краіны.

На здымку: выпускніцы інстытута інжынеры-гідратэхнікі Тамара Лупачова, Ніна Ананьевіца і Тація Кудашова, якія паспяхова абаранілі дыпломныя праекты. Яны паедуть на будаўніцтва канала Волга-Дон.

Фото М. Мінковіча.

шчырае спачуванне Фені, спыталася ў яе:

— І навошта вы сабе такую прафесію выбралі? Дзяўчыне лепш было-б на ўрача або настаўніцу вучыцца. А тут вось палазь каля гэтых машын... Не жаночая гэта справа.

Такія думкі Фені даводзілася чуць і раней. Яны іншы раз крыху бінтаржылі яе: можа і праўда яна памылілася, не за сваю справу ўзялася?

Але-ж на хіміка-тэхналагічным факультэце, які яна выбрала, амаль палова дзяўчат. У інтэрнаце, у адным пакоі з ёю жывуць дзяўчаты, якія таксама вучатца на інжынеру. Пытанне аб выбары прафесіі нярэдка ўзнікала ў спрэчках, якія вяліся ў вольныя хвіліны.

— Я лічу, што наша прафесія адна з самых цікавых, — прыкметна гарачылася Зоя Меляшкевіч, сяброўка Фені, калі хто-небудзь выказваў думку, што лепш было-б пайсці ў другі інстытут. — Інжынер — гэта будаўнік, творца. А што можа быць цікавей?

Не, ніколі Феня не пашкадуе, што выбрала сабе складаную, нялёгкую прафесію інжынера. Гэта была яшчэ яе дзіцячая, нічым не асэнсаваная мара, але прашло многа год — а мара ад гэтага не стала менш прывабнай. Мара... Хіба-ж гэта ўжо мара?

Праз тыдзень яна на некалькі дзён паедзе ў гості дахаты — маці там ужо прачакала. Колькі хвялявання, радасці будзе! Даўка — інжынер. Хто-б гэта мог раней такое наўват уявіць сабе... Басонагая дзяўчынка, якая пасвіла ўсё лета чужую скасціну, — інжынер.

... Вёска Скорава Баранавіцкай вобласці быццам загубілася сярод лясоў і пералескаў. Маленькая хапіны з цімнімі падслепаватымі вокнамі ціха драмалі над саломеннымі зямшэлымі стрэхамі. Сумна, дрэнна жылі людзі ў гэтых хапінах. На пансікіх палетках у цяжкай працы зараблялі яны свой кавалак хлеба. І, здавалася, нічога лепшага не чакае іх уперадзе. Але маленькая дзяўчынка Феня знаходзіла сабе нейкія свае дзіцячыя радасці. Таямнічы шэпт лесу, звонкае шчабятанне птушак, хараство палёў — усё гэта вабіла да сябе дапытлівыя дзіцячыя розум. Гледзячы ў бездань сіняга неба, дзяўчынка часта марыла... Ей вельмі хадзела вучыцца.

Неяк яна напрасіла бацьку:
— Татачка, пусці мяне ў школу!
Той чамусыці доўга маўчаў. А потым сказаў, цяжка ўздыхнуўшы:

Паўлюк ПРАНУЗА

ДА ЗНАЁМЫХ МЯСЦІН

Ні з паходаў дальніх і ні з войска
Іх вязуць на захад цягнікі.
Інстытуты скончыўшы,
У вёску

Едуць працеваць выпускнікі.

Родны кут нядайна пакідалі.
Юнакоў цікаўных,
Іх тады
Вабілі нязведенныя далі,
Морскія прасторы, гарады.

Як адзнаку сталасці, дыпломы
Атрымалі,
І прывёў іх шлях
Да мясцін, з маленства так
знаёмых,
Дзе з бацькамі разам на палях —

На палосках вузенькіх пацелі,
Ды мінуўся хутаранства час.
Як сябры,
Тры маладых арцелі
У адзін з'ядналіся калгас.

Па балоце, дзе пасецца статак
Ды шумяць асокі, чэзлы хмыз,
Ходзіць інжынер-меліяратар:
— Вось дзе забушуе кок-сагыз.

Планавік схіліўся над паперай,
Яму бачна будучнасць сяла:
Дом культуры, сад дзіцячы,
скверык...

Колькі будзе зелені, святла!

Аграному дома не сядзіцца.
Толькі сонца заварушыць снег,
Ен хутчэй ідзе к жытам,
к пшаніцам

На палі — у свой зялёны цэх.

А калі пасля натхнёной працы
Сыйдуцца сябры і ў вольны час
Пішуць масквічам і ленінградцам:
«Прыезджайце ў Беларусь да нас».

У сяле не меней інтарэсу.
Многа спраў чакае вашых рук.
Тут не засмуткуе і прафесар,
Хопіць працы дактарам навук».

— А навошта табе, дачушка, вучыцца? Каб прасці кудзелю або ткаць палатно, нікай навукі не трэба.

І тады маленькая Феня голасна, наўзрыд заплакала. Яна не будзе вучыцца, ніколі не здзейсніцца яе мара?

А бацька доўга яшчэ не спаў, у вушах стаяў плач дачкі. А як будзе яе вучыць, калі німа грошай? І ўсё-ж трэба аддаць дзяўчынку восенню ў школу, няхай хоць крыху паходзіць.

І дзяўчынка пайшла ў школу... Балюча ўспамінаць гады, якія праішлі ў ёй — кіпіны над «хамскай» беларускай мовай, кіпіны над беднасцю, жорсткія незаслужаныя пакаранні. А яшчэ ўспамінаюцца зімовыя маразы і завеі... У школу трэба было ісці за пятнаццаць кілометраў.

Цяпер Феня разумее, што пры панах усе яе намаганні былі-б дарэмныя. Ей ніколі не давялося-б скончыць нават сямігадовую школу. У іх вёсцы не было ў той час ні аднаго чалавека нават з сярэдняй адукацыяй, як не было такіх і ў навакольных вёсках. Што чакала яе тады, пры панах?

Дзяўчына адварвалася ад успамінаў. Яна добра ведала, якія бязлітасны адказ дало-б жыццё на гэтае пытанне, калі-б у яе роднай вёсцы ўсё

засталося так, як было дванаццаць год таму назад.

І вось — яна інжынер. Як многа ёй трэба зрабіць у жыцці, каб не застацца ў даўгу перад сваёй Радзімай...

За акном прыкметна гусцеў змрок. Горад увесь зсяў агнямі — горад, які ўзняўся з руін на яе вачах. Хутка яна развітаеца з ім — Феня адчула, як нешта ѿсінула сэрца. Развітэцца з сябрамі, з інстытутам... Але думкі яе мімаволі прынялі іншы напрамак: яна была ўжо там, дзе яе чакала праца, дзе яна павінна будзе на практицы прымяніць тыя веды, якія даў ёй інстытут. І радасць самастойнай працы адсоўвала смутак развітання...

* * *

У розныя куткі нашай неабсяжнай Радзімы едуць студэнты-выпускнікі Мінскага політэхнічнага інстытута. Феафанія Сок будзе працеваць на беларускім шклозаводзе «Нёман», яе сяброўкі паедуть на працьпрыемствы Бранішчыны, Смаленскай вобласці, у Віцебск, на вялікія будоўлі комунізма, на Волга-Дон, Кузбас... Усе яны, як і Феня, будуть самааддана працеваць у імя сваёй вялікай Радзімы.

Станіслава МАСЕВІЧ.



У КАУЧУКАВОДАЎ

ЩЭ і цяпер курыцкія старожылы памятаюць мноства легенд, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне. Большае з іх так ці інакш звязана з мясцовым балотам, дзе нібыта жылі злыя духі, якія неслі сялянам малярью і іншыя эпідэміі. Частыя гoscі ў дарэволюцыйнай вёсцы Курычы — недароды і голад — таксама тлумачыліся ўздзеяннем багнаў. Падзеж жывёлы, ніzkія ўдо сялянскіх кароў — і ў гэтых было вінавата балота.

Старыя, спрактыкаваныя людзі сцвярджалі, што ў балоце захаваны залаты скарб. Як хацела жабрацкая вёска выявіць гэтае багацце! Але нават самая думка аб пошуках скарбу была нерэальнай: на балота і ступіць нельга было без дазволу памешчыка Даўгайлы.

Толькі пры совецкай уладзе курыцкія сяляне, стаўшы гаспадарамі зямель і ўласнага лёсу, выявілі ў багне незлічоныя скарбы.

За адзін леташні год калгаснікі ўзбуйненай арцелі «Большэвік» за вырашчаны на балоце кок-сагыз атрымалі 860 тысяч рублёў прыбыту, 70 тон штанцы, сотні тон бульбы. Сёлета прыбытак арцелі

нават па няпоўных падліках узрасце ў паўтара раза.

За самаадданую працу па вырошчванню кок-сагызу на асушаных тарфяніках звыш пяцідзесяці калгасніц узнагароджаны ордэнамі і медалямі. Звенівая Харыта Рог атрымала орден Леніна, яе бліжэйшыя сябродукі, члены звяна Надзея Фенdzič і Юлія Рог — ордэны Працоўнага Чырвонага Сцяга. Узнагароджаны калгасніцы і з іншых каучукаводчых брыгад. Гэта іх праца вітая руکі далі роднай дзяржаве вялікую колькасць натуральнага каучука.

...Мы ідзем з Харытай Грыгор'еўнай Рог на яе кок-сагызыні участак. Шырокія далі тарфянікаў з трох бакоў акаймаваны зялёнай лясной заслонай.

— Глядзіце, — шчасліва ўсміхаецца яна. — Хіба можна сказаць, што было тут нядаўна балота?

Палосы і квадраты акультураных тарфянікаў пакрыты сіва-зялёнymі ўсходамі каучука. На самых ранніх пасевах усюды выглядаюць жоўтыя кветкі. Густое лісце білічыць у праменях летняга сонца, роўнымі радкамі выдзяляецца на карычневым фоне тарфянікаў. На

Косаўская даследчая балотная станцыя Інстытута меліярацыі воднай і балотнай гаспадаркі Акадэміі навук БССР, якая знаходзіцца ў Брэсцкай вобласці, працуе над пытаннямі меліярацыі тарфяных глеб і вырошчвання на іх сельскагаспадарчых культур.

Акрамя навуковай работы, станцыя аказвае вялікую дапамогу калгасам ва ўкараненні ў калгасную вытворчасць дасягненняў совецкай аграрнайлагічнай навукі.

На здымку: малодшы навуковы супрацоўнік інстытута Аляксандра Антонаўна Федарэнчык (злева) і тэхнік комсамолка Ніна Лагуновіч на полі праводзяць назіранні за ростам калгасніц кок-сагызу.

Фото В. Германа (БЕЛТА).

многіх участках працполка ўжо закончана.

Харыта Грыгор'еўна расказвае пра вонят свайго калгаса. Кок-сагыз сеялі па зябліву на глыбіню больш 30 см. Восенню прадыскавалі ў два сляды і ўгноілі фосфарнай мукой па 5 ц. на гектар. Пры дыскаванні вясной унеслі па 5 ц. суперфасфата і па 1,5—2 ц. калійных угнаенняў. Сёлета калгас на 50 процентаў пашырыў пасевы за кошт асушаных цалінных тарфянікаў.

— У красавіку, — працягвае звенівая, — калі закончылі стравыфікацыю насення ў ледніках, рас-

пачаліся дажджы. Прыходзілася се-
яць як толькі прадастаўлялася ма-
лейшая магчымасць зайсці на «ба-
лота». Сеялі гнездавым спосабам па-
метаду акадэміка Лысенкі. Гатунко-
вае насенне машалі з тарфянаю
крошкай і насеннем лёну. Усходы
лёну паяўляюцца раней кок-сагызу.
Яны служаць для нас арыентырам,
на якому мы пазнаем, дзе пасенны
гнёзды кок-сагызу.

Харыта Грыгор'еўна, заўважыў-
шы ў гняздзе пакінутую травінку,
вырвала яе, не спыняючы гутаркі.

— У мяне правіла, — растлумачыла яна, — не пакідаць на ўчастку ні каліўца смецця. Гэтаму вучу і сябровак. Яны ў мяне стараныя. Працујуць на плантацыі ад зары да зары. Каб часу не траціць, тут і абедаюць. У мінулым годзе я зарабіла 447 працадзён. Ад мяне не адсталі і сяброўкі. І то сказаць, зацікаўленасць у нас вялікая. Толькі ў парадку дадатковай аплаты мне выдалі 6 тысяч рублёў, Надзея Фендзіч 4500. Па заслугах адзначаны і ўсе члены звяза, якое з двухгектарнага ўчастка сабрала 12 тон карэння і 75 кг. насення. Гэта намнога больш, чым у астатніх звеннях.

Харыта Грыгор'еўна з гонарам паведаміла, што ва ўсіх звеннях чатырох каучукаводчых брыгад калгаса — Ілы Рудаўскага, Івана Сітніцы, Мікалая Рога і Івана Семяніцкага — праведзены па дзве шароўкі і па дзве-тры праполкі пасобных участкаў.

На плантацыях ад усходу да заходу сонца працујуць 240 жанчын.

Вялікімі працоўнымі поспехамі ў Полацкай вобласці славіцца жаночая трактарная брыгада Дунілавіцкай МТС, дзе брыгадзірам вопытная трактарыстка Ганна Відуліна. Жаночая трактарная брыгада ў камплектавана з дзяўчат-курсантак выпускі курсаў механизатаў Дунілавіцкай МТС у 1950—51 гг. Нястомна авалодваючы практикай, маладыя трактарысткі заўвойваюць багаты вопыт брыгадзіра Ганны Відулінай. Трактарысткі працујуць ва ўзбуйненым калгасе імя Варашылава. План веснавых палявых работ яны выканалі на 101,8%.

На здымку (злева направа): брыгадзір Ганна Відуліна і лепшая трактарыстка брыгады Матрона Бельчанка.

Фото Т. Ткачэнка.

Яны з любоўю аберагаюць пасевы ад пустазелля і шкоднікаў, даюць ім сілы падкормкай.

Добра ў гэты час на курыццкіх балотах. Пышная далікатная зелень плантацыі, якая прыгожымі фарбамі пераліваецца пад праменнямі сонца, няўмоўчыя хоры птушак, араматнае паветра, асвежанае асушальнаю сеткай, малюнак уважлівай працы соцені калгасніц, павозкі з мінеральным угнаеннем для пасеваў — усё гэта сведчыць аб трывумфе жыцця, аб творчай, абаўляючай прыроды дзейнасці чалавека.

І не цяжка здагадацца, чаму працемяць радасцю вочы субядніцы, чаму яна, стомленая працай, захавала на твары радасную ўсмешку.

Вось мы заўважылі сярод усходаў жоўтая пялесткі. Гэта службы звеннявой повадам для працягу гутаркі.

— Надыходзіць час збору насення, — гаворыць яна: — вельмі працаёмкая работа. Летась за адзін толькі ліпень мене налічылі 142 працадні. Збор насення праводзіцца на працягу ўсяго дня без перапынку. У кожнай з нас па поўектара пасеваў. Каб сабраць больш насення, прыдзецца многа раз абыйсці свой участак.


Адвітаючыся, звеннявая сказала:


— Вось дажджоў нешта мала. Я ўжо рабіла старшыні зрабіць перамычу магістральнай канавы. Абяцалі сабраць грунтавую ваду. З цяжкасці знойдзем выхад. Прымусім тарфянікі аддаць нам сваё багацце.

Апошнія слова доўта не выходзілі ў мяне з памяці. Разам са знатнай калгасніцай я думаў аб tym, што мы знайшли ўже залаты скарб, захаваны ў балоце. Ужо сёння яно прыносіць народу вялікую карысць, а заўтра прынясе яшчэ большую.

I. ІПАЛІТАЎ.

Петрыкаўскі раён.





ХУАН-СЯО

Літаратура і народная творчасць гераічнага кітайскага народа, які заваяваў сабе вольнае жыццё і назаўсёды вызваліўся ад сваіх і іншаземных прыгнятальнікаў, мае славную гісторыю і прадстаўляе вялікую цікавасць для совецкага чытача.

Беларускае Дзяржаўнае выдавецтва выхідзіць да выдання зборнік кітайскіх народных казак у перакладзе на беларускую мову. Ніжэй друкуеца адна з гэтых казак.

ПАСЛУХАЙ, што было аднойчы. У невялікай вёсачы жыў бедны малады селянін. Называўся ён Хуан-Сяо. Хуан Сяо працаваў на сваім шматку зямлі ад рання да вечара, але спаць лажыўся ўсёроўна галодны. Нік не мог Хуан-Сяо зарабіць на вячэрну сабе жменьку рысу. Каб не памерці з голаду, пайшоў малады селянін да мясцовага крамніка і наняўся ў яго батраком. Уставаў цяпер Хуан-Сяо з зарой, працаваў да позней ночы, але спаць лажыўся паранейшаму галодны.

Аднойчы, калі Хуан-Сяо карміў гаспадаровых курэй, з-за хмар, нібы камень, упаў ястреб, скапіў самую лепшую курыцу і паліцеў. Курыца была цяжкая — ястреб ляцеў паволі і зусім нізка. Хуан-Сяо пагнаўся за злодзеем. Батрак добра ведаў харектар свайго гаспадара — крамнік моцна пабіў бы яго за страту курыцы.

Доўга гнаўся бядак за ястребам. Ужо і вёска засталася далёка ззаду, і сонца начало заходзіць, а Хуан-Сяо ўсё бег ды бег за ястребам. І невядома, чым закончылася-б гэтая пагоня, каб не шчаслівы выпадак. Калі ястреб пралітаў над нейчым садам, у паветры свіснула страла, і драпежнік, не выпускаючы з кіпцюроў здабычу, зваліўся за агарожу саду. Хуан-Сяо пераскочыў цераз агарожу і пабег да ястреба. Каля забітай птушкі стаяла дзяўчына. У адной руцэ яна тримала лук, у другой — цудоўную хрызантэму. Пачуўши набліжэнне чалавека, яна павярнулася і паглядзела на Хуан-Сяо, паглядзела на яго глыбокім, як вячэрніе неба, вачыма. Моўчкі стаяў перад прыгажуніяй малады батрак. Яму не верылася, што ўсё гэта адбываецца ў сапраўднасці. Нарэшце Хуан-Сяо пачуў мілы голас:

— Як ты завешся, юнак?

— Хуан-Сяо. А ты?

— Юань Мей.

І тут, невядома адкуль, Хуан-Сяо раптам набраўся такой храбрасці, што ўзяў дзяўчыну за руку і цвёрда сказаў:

— Я пакахаў цябе і не змагу жыць, не бачачы тваіх вачэй, глыбокіх, як вячэрніе неба. Будзь маёй жонкай.

— І я пакахала цябе, Хуан-Сяо. Я згодна быць тваёй жонкай. Прысылай да майго бацькі дастойнага свата.

Усцешаны вярнуўся дахаты Хуан-Сяо і ўпрасліў гаспадара быць яго сватам.

З пашанай прыняў бацька Юань Мей тоўстага крамніка.

— Колькі ў жаніха грошай? — спытаў ён у свата.

— Ён не нанізаў яшчэ ніводнай звязкі чохаў, — адказаў сват.

— А колькі ў жаніха зямлі?

— У яго няма ніводнага чыса.

— Мне такога зяця не трэба, — сказаў стары. — Каля-ж ён хоча, каб дачка мая была яго жонкай, няхай прышле мне вясельны падарунак: дзесяць залатых цаглін, тры залатыя ніткі і вялікую жамчужыну.

Перадаў крамнік свайму батраку жорсткі адказ бацькі Юань Мей, засміяўся над чужым горам і пайшоў у дом.

А Хуан-Сяо, як толькі ўранні паказалася сонца, рушыў у далёкі шлях. Ён пайшоў прасіць дапамогі ў Старога Мудраца, які жыў на ўскраіне зямлі. Хуан-Сяо ішоў дзень, другі, трэці, чацверты і падышоў да вялікага горада, вакол якога жыхары ўзнімалі высокую

Мал. В. Ціхановіча.

сцяну. Яны спыталі ў падарожнага, куды ён ідзе, і Хуан-Сяо адказаў:

— Я іду да Старога Мудраца па параду.

І сталі прасіць жыхары горада:

— Спытайся ў Старога Мудраца, чаму мы не можам дабудаваць сваёй сцяны. Кожны раз яна абваливаецца на заходнім вуглу.

Хуан-Сяо паабяцаў выкананы іхнюю просьбу і пайшоў далей.

На яго шляху ляжаў вялікі пасёлак. На ўскраіне пасёлка Хуан-Сяо ўбачыў старога, які сядзеў на парозе, а слёзы каціліся па яго маршчынах.

Хуан-Сяо спыніўся каля старога і спытаў:

— Чаго вы плачаете? Ці не могу я вам дапамагчы?

— Як-же мне не плацать? Маёй прыгажуні дочцы споўнілася сёння 18 год, але яна нямая і не можа вымавіць ніводнага слова. Ніхто не можа вылечыць яе.



— Добра, — сказаў Хуан-Сяо. — Я спытаюся ў Старога Мудраца, як вылечыць тваю няшчасную дачку.

І ён пайшоў далей. Цяжкі і небяспечны быў шлях батрака. Хуан-Сяо пераплываў бурныя рэкі, узбіраўся на стромкія скалы, праходзіў бязводныя пустыні, нарэшце, прышоў на бераг акіяна. І хоць Хуан-Сяо цудоўна плаваў — пераплысці акіян чалавек не можа. Пакуль ён раздумваў, як яму перабрацца цераз акіян, за якім жыве Стары Мудрэц, да яго падплыла вялікая чорная чарапаха.

— Я перавязу цябе праз акіян, — сказала яна. — Толькі ты спытай у Старога Мудраца, што я павінна зрабіць, каб апусціцца на дно акіяна. Шмат стагоддзяў плаваю я па хвалях акіяна і хачу цяпер адпачыць на мяккім ілістым дне.

Хуан-Сяо паабяцаў чарапасе выкананец яе просьбу, сеў на яе і паплыў. Ён плыў усю ноч і на досвітку дасягнуў другога берагу. Тут жыў Стары Мудрэц. Смела ўвайшоў Хуан-Сяо ў вароты яго жылля.

— Што цябе прывяло да мяне? — спытаўся Мудрэц.

— Я ішоў, каб задаць табе толькі адно пытанне. Аднак, па дарозе мяне прасілі задаць табе яшчэ трох пытанняў. Дазволь задаць табе чатыры пытанні.

— Ніколі і нікому не адказваў я больш, як на трох пытанняў. І табе адкажу я таксама на трох пытанні, — сказаў Мудрэц.

Засмуткаваў Хуан-Сяо. Яму трэба было атрымаць чатыры парады, а не трох. Хуан-Сяо не ведаў, што яму рабіць.

Калі не выкананец просьбу жыхароў горада, яны ніколі не змогуць дабудаваць сваю сцяну. І ворагі прыдуць у іхні горад, разбураць яго, пераб'юць старых і дзяцей, а маладых мужчын і жанчын пагоняць у няволю.

Можа забыцца на просьбу бацькі нямой дзяўчыны? Але тады і дзяўчына і яе стары бацька будуть няшчасныя да канца сваіх дзён.

Значыць, заставалася толькі забыцца аб просьбе вялікай чарапахі. Але гэта было-б такій чорнай няўдзячнасцю! Чарапаха везла на сабе Хуан-Сяо ўсю ночь. І ён абяцаў ёй спытацца ў Мудраца, чаму яна не можа спусціцца на дно акіяна.

А чацвертую параду ён павінен быў атрымаць для самога сябе.

Што заставалася рабіць Хуан-Сяо? Ён доўга думаў, а Стары Мудрэц цярплюча чакаў яго пытанняў.

І тады Хуан-Сяо зрабіў так, як належыць рабіць благорданому чалавеку. Ён выканаў просьбы жыхароў горада, старога бацькі і чарапахі. А аб сабе — нічога не спытаўся.

І вось што адказаў Мудрэц на трох пытанні Хуан-Сяо.

— Выкапай лапатай тое, што закапана каля заходняга вугла сцяны, і сцяна перастане абрушвацца.

— Вырві ў дачкі старога трох чырвоных валасы, і яна загаворыць.

— Выймі з пашчы чарапахі тое, што ёй не належыць, і яна зможа апусціцца на ілістое дно акіяна.

Так адказаў Мудрэц і адразу знік. І Хуан-Сяо сумна накіраваўся ў зваротны шлях, так і не даведаўшыся, як яму раздабыць вясельны падарунак для прагнага бацькі сваёй няўесты.

Сумны падышоў ён да берагу акіяна. Тут ужо, пагойдваючыся на хвалях, чакала яго чорная чарапаха.

— Што сказаў табе Стары Мудрэц? — спыталася яна, убачыўшы Хуан-Сяо.

— Перавязі мяне на другі бераг, і я адкажу табе.

Як толькі юнак ступіў на бераг, ён загадаў чарапасе расчыніць пашчу. У пашчы ляжала жамчужына, велічніць з вішню. Хуан-Сяо выцягнуў жамчужыну, і чарапаха адразу панурылася ў ваду.

Усцешаны батрак пайшоў далей і хутка дайшоў да пасёлка, дзе жыла нямая дзяўчына. Бацька яе парапнейшаму сядзеў на парозе. Побач з ім стаяла яго прыгажуня дачка. Пазнаўшы Хуан-Сяо, стары працягнуў да яго рукі і ўскрыкнуў:

— Няўжо Мудрэц не захацеў дапамагчы няшчаснай дзяўчыне?

Хуан-Сяо моўчкі падышоў да дачкі старога і вырваў з яе галавы трох чырвоных валасы. І стаўся цуд — дзяўчына адразу загаварыла, а трох чырвоных валасы ператварыліся ў руках Хуан-Сяо ў трох залатых ніткі.

Калі Хуан-Сяо падышоў да горада, усе жыхары выйшлі на сустрач яму.

— Ці прынёс ты нам адказ Старога Мудраца? — спытаўся найстарэйшы з іх.

Хуан-Сяо падышоў да заходняга вугла сцяны, узяў у рабочага рыдлёўку і хутка пачаў капаць зямлю. Не паспей ён капануць і дзесяці разоў, як наткнуўся на нешта цвёрдае. У гэтым месцы былі закапаны дзесяць залатых цаглін.

— Цяпер можаце будаваць, — сказаў Хуан-Сяо і, поўны вялікай радасці, кінуўся бегчы ў родную вёску.

Вельмі не хацелася бацьку Юань Мей аддаваць сваю дачку за батрака, але нельга было адмовіцца ад свайго слова. Жаніх уручыў яму вясельны падарунак пры ўсёй вёсцы.

Дружна жылі пасля вяселля маладыя людзі, хоць Хуан-Сяо парапнейшаму даводзілася працаваць на свайго гаспадара ад усходу сонца да ночы.

Хуан-Сяо так любіў сваю жонку, што не мог і гадзіны пражыць, не бачачы яе. Ён намаляваў каляровай тушшу на шоўкавай хустцы цудоўны твар Юань Мей і цешыўся з яго ў рэдкія хвіліны адпачынку. І аднойчы, калі Хуан-Сяо палажыў перад сабой шоўкавую хустку, наляцеў вецер і панёс яе. Доўга ляцела з ветрам шоўкавая хустка, пакуль не заляцела проста ў залатую залу імперата. Убачыўшы намаляваны на хустцы цудоўны твар Юань Мей, імператар адразу загадаў падначаленым:

— Знайсці гэтую прыгажуню і прывесці да мяне!

Кінуўся слугі ва ўсе канцы імперыі шукаць невядомую прыгажуню. І калі яны ўвайшлі ў бедную фанзу Хуан-Сяо і ўбачылі Юань Мей, яны схапілі яе, пасадзілі на насілкі і панеслі ў палац імператара. Аднак, Юань Мей не разгубілася. Калі насілкі параніліся з музкам, яна шапнула яму:

— Надзень на сябе вывернуты кожух і прыходзь у палац.

Прывялі Юань Мей да імператара і ён пасадзіў яе побач з сабою на трон.

Села Юань Мей на трон і залілася слязьмі. Дарэмна стараўся ліхі імператар усцешыць яе — нічога не дапамагала. Нарэшце Юань Мей сказала:

— Няхай твае слугі выйдуть вон. Мне агідна на іх глядзець.

— Пайшлі вон! — закрычаў імператар на слуг. — Хіба-ж вы не чулі, што сказала новая імператрыца Юань Мей?! З гэтага часу загадваю вам падпарадковацца кожнаму яе слову!

Спалоханыя слугі пакінулі залу, але Юань Мей не спынялася горка плакаць.

• Раптам адчыніліся дзвёры, і ў залу ўвайшоў Хуан-Сяо, затулены ў вывернуты кожух. Юань Мей убачыла яго і пачала смяяцца.

Усцешыўся імператар, што Юань Мей павесялела і пытаецца:

— Што гэта цябе так развесяліла?

А Юань Мей адказвае:

— Які смешны кожух у гэтага чалавека! Каб у цябе быў такі кожух, я заўсёды была-б вясёлая.

Імператар сышоў з трона і пачаў сцягваць з Хуан-Сяо кожух.

— Гэта несправядліва! — ускрыкнула Юань Мей. — Ты павінен узамен падараваць яму сваё адзенне.

Імператар так і зрабіў.

Але як толькі ён надзеў вывернуты кожух, а Хуан-Сяо — царскае адзенне, Юань Мей закрычала:

— Гэй, слугі! Усе да мяне!

І ў тулю-ж секунду зала напоўнілася людзьмі.

Юань Мей паказала на імператара:

— Гэты чалавек у баранні скury хаче забіць імператара! Адсячыце яму галаву!

Не паспей ліхі імператар зразумець, што здарылася, як кат ужо адсек яму галаву.

А ўночы Хуан-Сяо і Юань Мей уцяклі з палаца.

І да глыбокай старасці жылі яны ў любасці і згодзе.





Вясёлае лета

Х ОРАША ў Замчышы!

Лагер, нібы гаманкое штушынае гняздо, ухітрыўся абкружыць сябе садам і густым, малініча разросшимся па яры кустарнікам. Да саду ўшчыльную падступаецца пасека. Дваццаць пяць пчаліных сем'яў-домікаў выглядаюць з-за кустоў чорных і белых парэчак, туляцца да старых шырокіх ліп, да галіністых яблынь.

Уздоўж саду і пасекі, цераз дарогу, шуміць, сінявымі хвалямі палошчацца — вось-вось нальецца — калгаснае жыта.

Звініць поле, напоенае водырам бязліх траў і кветак, безліччу галасоў і песен. І з гэтага стройнага хору, складзенага мудрай мастачкай-прыродай, вылучаецца бадзёрая песня дзяцей:

«Хороша страна Болгария,

А Россия лучше всех»...

Загарэлыя, смуглыя, строем варочаюцца з прагулкі піонеры. На голавах усіх белыя панамкі. Щёмныя трусы ў хлопчыкаў, спаднічкі ў дзяўчынак, белыя кашулі і блузкі, павязаныя чырвонымі гальштукамі, — вось лагерная форма.

Для галоўнага ўваходу ў лагер, пад святочна прыбранаю аркай стаіць змена днявальных: дзве русаголовыя сінявокія дзяўчынкі (мусіць, аднолькавы лёс зрабіў падобнымі адзін на другі іх ясныя, свежыя твары) салютуюць нам і катэгарычна заяўляюць.

— Чужым заходзіць на тэрыторыю лагера забараняецца.

Праз некалькі хвілін, перагаварыўшы з начальнікам лагера Крэставым Фёдарам Іванавічам і атрымаўшы законны дазвол пазнаёміцца з лагерным бытам, мы не можам не захапляцца: усё так разумна прыдумана тут, так клапатліва прыбрана!

На шырокім зялёнім дварэ — карусель, качэлі, пляцоўкі для гульняў у волейбол, баскетбол, гарадкі.

Здалёк вабяць яркай афарбоўкай і беласнежнымі фіранкамі на вокнах дзве спальні (адна для хлопчыкаў, другая для дзяўчынак) і санчасць. У спальніх сценах расписаны ў стылі вясёлых сюжэтаў з народных казак. Койкі акуратна запраўлены і ззялоць белізной. На тумбачках бляюткі сурвэткі, букеты паліевых кветак. Усюды чыстата і парадак.

Усё бліжэй даносіцца песня. Малышы, якія пойдуць сёня на прагулку пасля «мёртвай гадзіны», спіняюць гульні, бягуць насустреч старэйшым сябрам — другому атраду, які варочаецца з лесу.

З прагулкі ідуць не з пустымі рукамі. Кожны паход у лес, у поле, на рэчку мае сваю мэту, носіць тэматычныя характеристары. У гэты дзень піонеры пад кіраўніцтвам выхавальніцы Далідовіч Зінаіды Васільеўны збіралі насякомых для калекцыі. У карабках з-пад запалак шавеляцца і недаўменна пшэпчуцца розных колераў і форм жучкі і казулькі. Сёня асаблівая ўвага звернута на шкодных жучкоў, якія паядаюць лісце на

кустах і дрэвах, і на «божых каровак», якія, наадварот, знішчаюць капусную тлю. Дзеци прынеслі з лесу «божых каровак» у свой лагерны гарод. У наступны раз яны будуть збіраць лісце і кветкі для гербарыя.

Піонеры мараць стварыць лагерны музей. Кожная змена павінна зрабіць для яго што-небудзь сваё. Глядзіш, праз некалькі год лагер будзе мець свой «біялагічны інстытут». Так мараць фантасты, якія не ўмеюць жыць толькі сёненім днём і разам з марамі ляціць на многа год уперад ад свайго дзяцінства.

Букеты і вянкі з лісных кветак хутка пераходзяць з рук на голавы малодшых.

У лагеры прыкметна перадабедзеннае беганіна. Дзетвара мыецца пад умывальнікам, плеціца пад халодным душам. Ружовыя, з мокрымі валасамі і бліскучымі вачыма, зашпільваюцца, папраўляюць панамы піонеры. Па сігналу гарніста трэба ўжо становіцца ў строй, а стаць абыяк у шарэнгу строга забараняецца. За гэтым сочаць, за гэта прыходзіцца адказваць перад агульным строем на лінейцы...

У сталовай дзяжурныя канчаюць апошнюю падрыхтоўку да абеду. На сталах (кожны на чатыры чалавекі) ужо расстаўлены сталовыя прыборы, у талерках акуратна нарэзаны хлеб, ставяцца апошнія букеты. Дзяжурныя паказалі сябе: абед з кветкамі.

— Ого! — захапляецца Вова Аўчарэнка і больш не знаходзіць чаго дадаць.

Абед спажыўны і смачны: умела прыгатаваны хладнік, смажаная з мясам бульба, кампот. І апетыт у дзяцей добры. Выбегаліся на свежым паветры, і ўсё здаецца надзвычай смачным. У лагеры закон — у талерках нічога не пакідаць. А калі чаго мала ці што не падабаецца, папрасіць у дзяжурнага — і табе яшчэ дадуць ці памяняюць на тое, чаго хочаш.

У піонерскім лагеры свая падсобная гаспадарка: 300 рам парнікоў, 10 кароў, свінні, авечкі, птушка. Мёд — з уласнай пасекі. Свае гуркі і цыбуля. Хутка памідоры даспевают, а там і яблыкі з'явяцца.

А 4-ай гадзіне, пасля «мёртвай гадзіны» і поўдніка, піонерскі лагер зноў бярэцца за справы. Многа ў яго рук (у змену тут адпачывае 130 піонераў), многа і спраў. Будуюць мадэль планера авіямадэлісты. Хто чытае, хто вышывае.

Сонца, стомленае падарожам за бясконцы летні дзень, хіліцца ўсё ніжэй, паволі даходзіць да лесу і хаваецца ў яго гушчары. Вечар.

Гарніст кліча піонераў на вячэр. Пасля вячэры апускаецца лагерны сцяг. Пад урачыстыя гукі горна сцяганосец і два піонеры па баках нясуць яго ў пакой.

Адбой. Лагер засынае спакойным лёгкім сном.

Радасных сноў вам, дзеці!

Недзе далёка, у краінах капитала, таксама заснулі дзеці, стомленыя голадам, непасільнай катаржнай працай і вітаючай над імі смерцю. Ім, напэўна, сняцца цяжкія сны. І толькі пшаслівейшым прынціца далёкая краіна-казка, залітая сонцам і ўсыпаная кветкамі, краіна, дзе любяць, берагуць і пешацца дзецьмі...

Е. НАТАЛЫНА.



У піонерськім лагері «Аўтапромбуда» ў Замчышчы Мінскага раёна. Злева направа: Жанна Далідовіч, Рыта Закаліна, Валя Паўлава, Галіна Грыгор'ева і Вера Станько вяртаюцца з прагулкі.

Фото К. Якубовіча.

5-Я СЕСІЯ ВЫКАНКОМА МІЖНАРОДНАЙ ДЭМАКРАТЫЧНАЙ ФЕДЭРАЦЫІ ЖАНЧЫН

У СТАЛЦЫ Балгарскай Народнай Рэспублікі Сафii з 20 па 24 чэрвень гэтага года адбылася 5-я сесія Выканкома Міжнародной дэмакратычнай федэрацыі жанчын. 80 прадстаўніц 29 краін актыўна абмеркавалі важнейшыя пытанні міжнароднага жаночага жыцця.

З напружанай увагай дэлегаты выслушалі справа-
здачу Міжнародной жаночай камісіі па ўстанаўленню
злачынстваў амерыканскіх і лісінманаўскіх войск у
Карэі. Гэтая Камісія была арганізавана па ініцыятыве
МДФЖ і складалася з прадстаўнікоў 17 краін Еўропы,
Амерыкі, Азіі і Афрыкі. У складзе Камісіі была і
прадстаўніца совецкіх жанчын М. Д. Оўсянікова. Ка-
місія працавала ў Карэі з 16 па 27 мая.

Матэрыялы Камісіі выкryваюць агідныя злачынства
амерыканскіх разбойнікаў, разлічаныя на зni-
шэнне карэйскага народа, на тое, каб зламаць яго во-
лю да барацьбы за свабоду і нацыянальную незалеж-
насць. Нельга без гневу і болю ў сэрцы чуць аб тым,
што бачыла Камісія.

Цалкам разбураныя і спаленныя гарады, сёлы, палі,
лясы, сады. Большасць жыхароў живе ў пячорах і
зямлянках; апрацоўвае палі і выконвае іншыя работы
толькі ноччу, бо днём амерыканскія салдаты з самалётаў
на брэючым палёце расстрэльваюць усё живое.

КАРЭЯ, Горад Сінчэн.
Члены камісіі МДФЖ ля брацкай магілы жыўцом
спаленых жанчын і дзяцей горада.



Масавае зniшчэнне мірных жыхароў. Іх расстрэльваюць,
спальваюць жыўцом, закапваюць жывымі ў магілы.
Членам Камісіі давялося размаўляць з сотнямі людзей,
у якіх зniшчана ўся або амаль уся сям'я.

Здзекі і катаванні над жанчынамі і дзецьмі па сваёй
жорсткасці і цынізму перавышаюць усё, што ведала
чалавечая гісторыя. Вось толькі адзін прыклад з велі-
зарнай колькасці прыведзеных у дакладзе Камісіі.
У партызана Кім Ке Сун зniшчана ўся сям'я. Яго ця-
жарная жонка Ры Уак Сіл была арыштавана амеры-
канцамі. У яе спрабавалі даведацца пра мужа. Яна
адмовілася адказваць, і амерыканцы падверглі яе стра-
шэнным катаванням. Яны адрезалі ў яе спачатку ле-
вую руку, затым правую нагу, потым распаролі жывот
і выцягнулі дзіця. Пасля яе смерці чацвёра дзяцей
Кім Ке Суна былі замкнуты ў доме і спалены.

Сесія Выканкома звярнулася да старшыні Генеральнай
Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і стар-
шыні Совета Бяспекі з просьбай разгледзець дакумен-
ты Камісіі і патрабавала прыняць меры для безадклад-
нага спынення бамбардыроўкі карэйскіх гарадоў і сёл,
вываду чужаземных войск з Карэі і прадастаўлення
карэйскаму народу права самому вырашанць свае ўну-
тронныя справы.

Сесія Выканкома заклікала ўсе жаночыя і іншыя
грамадскія арганізацыі падняць кампанію пратэсту
супроты злачынстваў, якія ўчыняюць амерыканцы ў
Карэі, і патрабаваць мірнага вырашэння карэйскага
пытання; арганізація шырокую дапамогу карэйскому
народу шляхам збору адзення, абытку, медыкаментаў,
грошай.

Сесія Выканкома абмеркавала даклад старшыні Фе-
дэрацыі Эжэні Катон «Аб узделе МДФЖ і яе нацыяналь-
ных арганізацый у кампаніі па збору подпісаў пад Зва-
ротам за Пакт Міру».

Збор подпісаў пад Зваротам Сусветнага Совета Міру
аб заключенні Пакта Міру паміж пяццю вялікімі дзяр-
жавамі разгарнуўся ў большасці краін свету як усена-
редная кампанія, якая выражает волю і спадзяванні са-
мых шырокіх народных мас. У гэтай кампаніі, як і ў
зборы подпісаў пад Стакгольмскай адзвой, жанчыны
адыграваюць актыўную ролю. Нацыянальныя жано-
чыя арганізацыі ўдзельнічаюць у стварэнні і ўмацаван-
ні камітэтаў абароны міру на месцах, вылучаюць збор-
шчыкаў подпісаў, арганізуюць масавую растлумачаль-
ную работу, ствараюць групы жанчын у абарону міру;
арганізуюцца групы матак салдат і навабранцаў, якія
горача пратэстуюць супроты крываючай вайны ў Карэі.

Ва Францыі ў ліпені адбудзе злёт міру, на які
прыведзе 500 000 дэлегатаў. Саюз французскіх жан-
чын мяркуе на гэты злёт паслаць 100 000 дэлегатаў
і жанчыны Агульной Канфедэрацыі працы (профсаюз-
най арганізацыі) таксама 100 000. Дэлегаты выбіраюцца
на народных сходах і канферэнцыях. Кожны дэ-
легат канферэнцыі прынясе 20 сабранных подпісаў пад
Зваротам аб Пакце Міру, а таксама подпісы, сабранныя
іх суседзямі, якія не змогуць прыбыць на злёт.

Саюз французскіх жанчын выдае плакаты і бюлетэ-
ні, прысвечаныя збору подпісаў за Пакт Міру, стварае
жаночыя камітэты або групы ў абарону міру.

Італьянскія жанчыны ў час перадвыбарчай кампаніі ў муніцыпалітэты разгарнулі работу за збор подпісаў. У Генуі Саюз італьянскіх жанчын разаслаў усім кандыдатам у члены муніцыпалітэта ліст з патрабаваннем падпісаць Зварот аб Пакце Міру. Ва многіх абласцях жаночыя дэлегацыі асабіста абыходзілі дамы кандыдатаў і прапанавалі ім падпісаць Зварот аб Пакце Міру. Тых, хто адмаўляўся, выкryвалі перад насељніцтвам і заклікалі жанчын не галасаваць за такіх кандыдатаў.

Збор подпісаў разгортваеца шырока. Ва Фларэнцыі толькі за некалькі тыдняў сабрана 300 000 подпісаў. Там, дзе праходзіць збор подпісаў, яны перавышаюць колькасць подпісаў пад Стакгольмскай адозвай.

Дэлегатка ЗША Беатрыс Сіскін-Джонсон сказала, што «наперакор фашысцкім рэпресіям, рух за мір у ЗША цяшер мацней, чым калі-б там ні было». Жанчыны прымалі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да Кангрэса міру, які закрыўся 1-га чэрвеня. Сярод дэлегатаў Кангрэса было каля паловы жанчын.

У каланіяльных і залежных краінах свядомасць і актыўнасць жанчын у барацьбе за мір, за нацыянальную незалежнасць растуць. Аб гэтым сведчылі выступленні прадстаўніц Індыі і Ірана.

«З часу апошняй сесіі Совета Федэрацыі (люты 1951 г.) не прыйшло ні аднаго тыдня без вялікіх дэманстрацый за мір і за нацыяналізацыю нафтавай прамысловасці, без забастовак на заводах і прадпрыемствах, — гаворыць дэлегатка Ірана Нахід Сіна. — Асабліва характэрны для гэтага руху ўдзел тысяч і тысяч жанчын у барацьбе, іх свядомасць, іх нябачаны баявы дух». У Тэгеране ў дэманстрацыі 8 сакавіка ўдзельнічала 15 тысяч жанчын, у першамайскай дэманстрацыі 10 тысяч. Больш 7 тысяч дзяўчат удзельнічала ў дэманстрацыі моладзі за мір. Сярод 930 тысяч подпісаў, сабранных пад Зваротам аб Пакце Міру, значная частка прышадае на долю жанчын.

Прадстаўніцы краін народнай дэмакратыі расказвалі аб велізарным поспеху кампаніі па збору подпісаў, якая ўжо закончылася, аб арганізацыі дапамогі карэйскаму народу. Жанчыны былі лепшымі агітаторамі за падпісанне Звароту аб Пакце Міру. У Польшчы, напрыклад, звыш 500 000 жанчын уваходзяць у камітэты прыхільнікаў міру. Многія з іх працавалі ў якасці агітатораў і зборшчыкаў подпісаў у перыяд кампаніі.


Сесія прыняла Зварот да жанчын усяго свету, у якім заклікае іх падпісацца пад Зваротам Сусветнага Совета Міру аб заключенні Пакта Міру паміж пяццю вялікімі дзяржавамі — Злучанымі Штатамі Амерыкі, Совецкім Саюзам, Кітайскай Народнай Рэспублікай, Вялікабрытаніяй і Францыяй.

Апошнім сесія Выканкома аблеркавала пытанне «Аб ходзе падрыхтоўкі Міжнароднай канферэнцыі ў абарону дзяцей».

Агульнаядома, што нясе вайна дзецям; асабліва наўгледна аб гэтым сведчаць падзеі ў Карэі. Ваенныя прыгатаванні імперыялістычных урадаў таксама ў першую чаргу адбываюцца на пагоршанні становішча дзяцей. Вось чаму сесія Совета МДФЖ у лютым гэтага года вынесла рашэнне аб правядзенні Міжнароднай канферэнцыі ў абарону дзяцей ад пагрозы новай вайны.

Сесія Выканкома, заслушаўшы даклад і паведамленні прадстаўніц паасобных краін аб ходзе падрыхтоўкі канферэнцыі, распыла канферэнцыю правесці 18 — 23 верасня ў г. Вене (Аўстрый), вызначыўши колькасць дэлегатаў у 800 чалавек.

Сесія Выканкома звярнулася да ўсіх нацыянальных



У Ждановічах працуе рэспубліканскі санаторый для цяжарных жанчын. Санаторый абсталёваны лячэбнымі кабінетамі.

На здымку: група адпачываючых (злева направа): тынкоўшчыца будаўнічага ўпраўлення № 3 «Белтрактарбуда» Тацяна Ануфрыеўна Ольха, нарміроўшчык кавальскага цеха Мінскага трактарнага завода Валянціна Васільеўна Мацюха і дыктар Брэсцкага абласно-га радыёкамітэта Аляксандра Якаўлеўна Мацурэ.

Фото В. Лупейкі (БЕЛТА).

арганізацый МДФЖ, да ўсіх жаночых арганізацый, якія не ўваходзяць у Федэрацыю, маладзёжных, профсаюзных арганізацый, да ўсіх людзей добрай волі, каму драгі інтерэсы міру і абароны дзяцей, прыняць ўдзел у Міжнароднай канферэнцыі абароны дзяцей.

Рашэнні сесіі Выканкома з'явіліся новым укладам Міжнароднай дэмакратычнай Федэрацыі жанчын у справу міру. Яны ўзбройваюць канкрэтнай праграмай дзеянняў нацыянальныя жаночыя арганізацыі, якія яднаюць звыш 90 мільёнаў чалавек.

Словы таварыша Сталіна «Мір будзе захаваны і ўмацаваны, калі народы возьмуть справу захавання міру ў свае руکі і будуць адстойваць яе да канца», служаць пущаводнай зоркай у барацьбе жанчын за мір, гэтак сама як і для ўсіх народаў свету.

С. ГЛЕУСКАЯ.

МАЕ ЎСПАМІНЫ АБ ЦЁТЦЫ

Уладыслава ЛУЦЭВІЧ

Чуйна йграеш, гулка йграеш
Ты на скрыпачцы сваей,
К небу думкай падлятаеш,
Шчасце жычыш для людзей.

Аб чымсь светлым, аб чымсь новым
Твая скрыпка грае нам,
Грае, грае, а ў ёй мова —
Наша чуеца без плям.

Янка Купала

Т РЭЦЯГА ЛІПЕНЯ споўнілася 75 год з дня нараджэння выдатнай беларускай пісьменніцы Цёткі — Алаізы Пашкевіч.

Цётка нарадзілася 3 ліпеня 1876 года ў в. Пясчаны Лідскага павета б. Віленскай губерні. Першапачатковую асвету атрымала дома ў так званых «дарэктараў», а ў 1894 годзе паступіла ў 4-ы клас Віленскай жаночай гімназіі.

Хвароба — туберкулёз — не дала ёй скончыць гімназію і з 6-га класа будучая пісьменніца паехала настаўнічаць на вёску.

Пасля некалькіх год настаўнічання Цётка паступіла на вышэйшыя педагогічныя курсы Лесгафта ў Пецербургу.

У гады навучання ў Віленскай гімназіі і на курсах яна пазнаёмілася з рэволюцыйнымі студэнцкімі гурткамі і прыняла ў іх актыўны ўдзел.

У 1904 годзе Цётка вярнулася ў Вільню і некаторы час працавала фельчарыцай у псіхіятратычнай больніцы.

Упершыню я сустрэлася з Цёткай у 1905 годзе, у Вільні. У той час я была яшчэ зусім падлеткам. Будучы знаёмай з групай беларускіх студэнтаў і настаўнікаў, я часта атрымлівала праз іх яшчэ ненадрукаваныя беларускія вершы, допісы і адозвы, сярод якіх былі і пісаныя Цёткай. Імя Цёткі было тады ўжо добра вядома: яна не раз выступала як прадстаўніца беларускага народа на мітынгах у Мінску, у Вільні, у Нові Вілейцы.

Цётка была маладой дзяўчынай, вельмі жывой і энергічнай, апранутай скромна, з закрученымі касічкамі на вушах, з нейкім хваравітам румянцам жаўтаватага адцення на твары. Жывыя, разумныя, трохі насмешлівыя очы бадзёра глядзелі на навакольных.

Пасля першай нашай сустрэчы прайшло сем год. Гэты час я жыла ў Вільні, вучылася і прымала ўдзел у беларускім грамадскім жыцці, а Цётка знаходзілася ў далёкім Львове, куды вымушана была эміграваць пасля сваіх рэволюцыйных выступлений 1905—1906 гг., за якія царскі ўрад хацеў яе кінуць у астрог.

Яе вершы «Хрест на свабоду», «Бура ідзе», «Мора», «Суседзям у няволі», «Вясковым кабетам», апавяданне «Прысяга над крыавымі разорамі» гучалі як заклік да рэволюцыйнай барацьбы.

«Ах, браце, важны момант прыходзіць,
Важну ахвяру прыдзеца даць:
На небе сонца шчасця ўсходзіць,
Толькі патрэбна хмары прагнаць».

Знаходзячыся ў Львове, Цётка займалася на філософскім факультэце Львоўскага ўніверсітэта. У 1906 годзе

ёй удалося выдаць два зборнікі сваіх рэволюцыйных вершаў «Хрест на свабоду» пад псеўдонімам «Гаўрыла» і «Скрыпка беларуская» пад псеўдонімам «Гаўрыла з Палацку». Нелегальна гэтыя зборнікі былі перавезены ў Беларусь. І ў гэты-ж час беларускае таварыства «Загляне сонца ў наша аконца» выдала ў Пецербургу новую кнігу Цёткі: «Першае чытанне для дзетак беларусаў».

Аб Цётцы ў Вільні памяталі і часта гаварылі, яе імя сталася яшчэ больш папулярным, яе гарачыя вершы пераходзілі з вуснаў у вусны. Прывініло, што ў 1909 годзе ў Вільню прыязджаля вядомая польская пісьменніца-дэмакратка Эліза Ожэшка. Яна вельмі цёпла гаварыла аб Цётцы і аб Янку Купале. Цётку яна ведала асабісту яшчэ ў 1905 годзе і вельмі паважала яе.

У 1912 годзе Цётка вярнулася ў Вільню. Перад гэтым яна выйшла замуж за інжынера Кейрыса. Змяніўшы прозвішча, Цётка змагла жыць у Вільні. Уся беларуская грамадскасць, асабліва моладзь, узрадаваліся прыездзу любімай паэтэссы-рэволюцыянеркі.

Творчым ідэалам Цёткі быў паэт-змагар, паэт-патрыёт сваёй «прыгожай, але сумнай» Радзімы, які не можа спакойна глядзець на тое, як служкі царскага са-маўладства прыгнятаюць яе і зневажаюць.

Святы абавязак паэта, лічыла Цётка, — гэта яго цесная сувязь з Радзімай, з народам:

«Думаць ўсюды аб народзе,
Родны край усюды сніць».

Яна прымала самы актыўны ўдзел у асветніцкім руху, ведучы барацьбу не толькі супроць русіфікатарскай палітыкі царскага самадзяржаўя, але і супроць польскага шавінізма, які намагаўся апалаючаць беларускіх сялян, асабліва каталіцкага веравызнання. У нелегальных беларускіх школах, узнікшых у 1912 годзе, трэба было працаваць з вялікай асцярожнасцю, і таму на працу туды выдзяляліся свядомыя, правераныя людзі.

Прывініло маёўку 1 мая 1913 года, у якой прымала ўдзел і Цётка. На маёўцы, якая адбылася ў Звярынскім лесе, прысутнічала рабочая моладзь, студэнты і амаль уся беларуская інтэлігенцыя Вільні. Цётка выступіла з прамовай аб вялікім свяце працоўных усяго свету — 1 Мая.

Дружба Цёткі з Янкай Купалай пачалася яшчэ задоўгана іх афіцыяльнага знаёмства. Купала напісаў верш «Скрыпка» і прысвяціў яго Цётцы, калі яна яшчэ знаходзілася ў выгнанні. Ён пасылаў ёй з Пецербурга ў Львоў амаль усе свае новыя вершы. І Цётка, як яна сама расказвала, заўсёды адводзіла віднае месца Купале, знаёмыя львоўскую інтэлігенцыю з беларускай літаратурай.



Алаіза Пашкевіч (Цётка)

ЦЁТКА МОРА

Рэволюцыя народная

Не такое цяпер мора,
Не такі у хвалях шум:
Цяпер бурна, страшна мора,—
Хвала поўна дзікіх дум.

Мора вуглем цяпер стала,
Мора з дна цяпер гарыць,
Мора скалы пазрывала,
Мора хоча горы змыць.

Мора злое, крэпнуць хвалі,
З дзікім шумам бераг рвуць;
Гром грыміць у сіній далі,
З мора брызгі ў неба б'юць.

Месцам хвала стогнам рыкне,
Месцам плач сарвеца з губ,

Месцам бераг болем крыкне,
Гром грыміць у тысяч труб.

Мора зброіцца палкамі;
Шум русалак разбудзіў;
Запаліўся смок агнямі;
Неба чорны гнеў пакрыў.

Бог сярчае: злая бура
Псуе вельмі святы сон;
Б'еца, рвеца ўся натура,
Аж дрыжыць нябесны трон.

Трон дрыжыць, не спяць
прапоры;

Бог склікае святы сход;
А там радзяць, што аблокі

Мусіць штурм пусціць у ход.

Бой пачаўся. Войска бога
Залпам паліць ў горы хвалі.
Мільён згіне — нова змога
Расце крэпка так, як сталь.

Растуць сілы мора злога,
У размаху відзен гарта;
Не адступіць войска бога.
Бой пачаўся не на жарт.

Такі бой вякамі жджэцца,
Такі бой гігантаў дасць,
У такім бою толькі грэцца,
У такім бою толькі пасць.
1905 г.

Цётка з нейкай сардэчнай цеплынёй і чуласцю адносілася да Янкі Купалы, кожны новы яго верш успрыймала, як вялікую падзею. Яна не раз казала сваім сябрам: «Не ведаю, чаму я так люблю гэтага Купалку». Калі ў канцы 1912 года Янка Купала вярнуўся з Пецербурга ў Вільню, яны здружыліся яшчэ мацней.

Літаратурныя сустрэчы і вечары ў Вільні адбываліся звычайна ў беларускім клубе па Віленскай вуліцы або ў літоўскім клубе «Рута». У іх заўсёды прымала ўдзел побач з Янкай Купалай і З. Бядуляй Цётка, калі здароўе ёй дазваляла. Беларускія пісьменнікі шчыра дружылі з паэтамі-дэмакратамі і перадавымі літоўскімі і польскімі мастакамі. Імёны беларускіх паэтаў і пісьменнікаў — Цёткі, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Змітрака Бядулі — былі ўжо шырокія вядомыя сярод беларускай культурнай грамадскасці.

Акрамя агульных сустрэч, Цётка часта склікала блізкіх сяброў да сябе на кватэру. Дом яе стаяў на ўскраине Вільні, навакол яго шумелі сосны. Мне давялося прысутнічаць на маленьких такіх сяброўскіх вечарах. Там вяліся жывыя спрэчкі па самых актуальных пытаннях беларускага жыцця, на тэму аб шляхах, якімі павінен ісці беларускі народ, зачытваліся новыя вершы. Цётка была душой гэтых вечароў. Здараляся, аднак, што яна адчувала сябе стомленай: давала аб сабе знаць цяжкая хвароба. У такія хвіліны Цётка звычайна сядала поруч з Купалай і гаварыла аб сваёй хваробе, аб недахопе сіл: «Народ наш такі дужы, такі добры. Столікі працы, столікі сіл нам патрэбна. А ў мене сіл не хапае. Знаеш, Купалка, — нешта пячэ ў грудзях, страшэнна пячэ».

У 1914 годзе, калі выbuchла першая сусветная вайна і пачалося масавае бежанства з раёнаў, якім пагражала нямецкая акупацыя, Цётка пераехала ў Мінск і там зачынавала «Лучынку» — першы беларускі дзіцячы часопіс, які і рэдагавала. Выданне часопіса было вельмі складанай справай, аднак Цётка ўзяла на сябе ўсе клопаты, не гледзячы на хваробу, якая развівалася і аб якой са- ма Цётка добра ведала.

Летам 1914 года я ў часе водпуску прыехала да свайго брата В. Станкевіча. Неспадзявана я атрымала тэлеграму з Мінска. Рэдакцыя «Лучынкі» тэрмінова выклікала мене ў Мінск. Ведаючы, што гэта звязана з беларускай працай, я неадкладна выехала.

Першымі, каго я пабачыла на вакзале, была Цётка. Як заўсёды, яна кінулася мне на шыю, абняла, пацала-

валася і сказала: «Вось добра, што ты так хутка прыехала. Мы цябя чакаем. Спраў многа».

У рэдакцыі, якая змяшчалася на б. Александраўскай вуліцы (цяпер вул. М. Горкага), у доме, дзе калісьці жыў Максім Багдановіч, за шклянкай гарбаты мы пачалі гутарку аб справе.

Выявілася, што мене выклікалі ў сувязі з арганізацыяй беларускага дзіцячага дома. У гэты час у Мінску на глядаўся вялікі прыток бежанцаў, і па ініцыятыве Цёткі было пастаноўлена арганізаваць дом для дзяцей. Грошай, зразумела, не было.

Цётка разгарнула шырокія перспектывы працы першага беларускага дзіцячага дома ў Мінску. Было задумана некалькі планаў, з дапамогай якіх меркавалася здабыць сродкі: сюды ўваходзілі розныя вечары і ахвяры.

Набліжаўся фронт. Выданне беларускіх газет рабілася амаль зусім немагчымым. Ваенная цензура чаплялася да кожнага артыкула, ва ўсім шукаючы «крамолы».

Хутка і Цётка, не маючы магчымасці далей выдаваць «Лучынку», пераехала з Мінска ў Вільню. Стан яе здроўя быў дрэнным і ўсё пагоршваўся. Аднак, яна не ўмела думачь аб сабе, калі навокал цярпеў і гараваў народ. Амаль усю Беларусь ахапіла эпідэмія тыфу, і Цётка пайшла на барацьбу з ім, выкарыстоўваючы свае медыцынскія веды, як сястра міласэрдзя.

Апошні раз мне давялося бачыць Цётку ў ліпені 1915 года, развітваючыся з ёю і іншымі беларускімі дзяячамі перад выездам з Вільні. Мы з Янкай Купалай эвакуіраваліся тады ў Москву.

Нам было вельмі цяжка развітвацца з Цёткай і ўсімі тымі людзьмі, з якімі нас зраднілі доўгія гады супольнай працы, імкненняў, барацьбы.

Доўгі час мы нічога не ведалі і аб найбольш блізкай нам Цётцы.

Толькі праз некалькі гадоў, вярнуўшыся ў Мінск, ужо як у сталіцу Совецкай Беларусі, мы даведаліся, што Цётка памерла 5 лютага 1916 года, заразіўшыся тыфам. Яе надарваны арганізм не вытрымаў барацьбы з хваробай. Цётка загінула, як салдат на сваім баявым пасту.

Гэта была балючая страта блізкага прыяцеля, выдатнай паэтэссы і вялікага чалавека, які ўсё сваё жыццё аддаў суроўому служэнню справе вызвалення беларускага народа з-пад нацыянальнага прыгнёту.

З эмблемай «ХАРЧАВІК»

Вера ЛАУТ

Д ОўГІ белы стол працягнуўся ў глыбіню цэха. На ім грудамі навалены рознакаляровыя цукеркі, карычневыя пліткі ірысу. Абапал стала сядзяць жанчыны ў белых халатах, з акуратна запрэўленымі пад касынкі валасамі. Мільгаюць спрытныя рукі, і цукеркі, загорнутыя ў прыгожыя этикеткі, стройнымі радкамі кладуцца ў невялікія скрынкі, высланыя вашчонай паперай. Час на білкаеца да 11 гадзін. І раптам...

— На зарадку! Усім устаць, таварышы!

Гучны голас інструктара фізкультуры разносіцца па цэху. Загортачніцы цукерак ахвотна ўстаюць, распраўляючы стомленыя ад аднастайных хуткіх рухаў плечы.

Інструктар камандуе:

— Рукі ўверх... Рукі ў бакі... Патрэсці кісцямі!

Праз пяць хвілін загортачніцы з новымі сіламі прымоўца за работу, а інструктар пераходзіць у наступны цэх — шакаладны.

Вытворчая гімнастыка, так званыя фізкультурныя пяцімінукі, уведзена ў трох буйнейшых цэхах мінскай цукеркавай фабрыкі «Комунарка», дзе працујуць пераважна жанчыны. Гімнастыка добра ўпłyвае на здароўе работніц, дапамагае ім працаваць працдукцыйней.

«Комунарка» — першае ў Мінску прадпрыемства, дзе фізкультурныя пяцімінукі моцна ўвайшлі ў жыццё. Гэта — адно з дасягненняў фізкультурнага калектыва, які набыў вядомасць у Беларусі, як лепшы ў сістэме спартыўнага таварыства «Харчавік».

Не так даўно фізкультурнікаў «Комунаркі» амаль нельга было сустрэць на гарадскіх стадыёнах і лыжных базах. Іх імёны не называліся сярод пераможцаў спартыўных спаборніцтваў. Але пасля выхаду ў свет у жніўні мінулага года пастановы ЦК КП(б) Беларусі аб развіціі фізічнай культуры і спорту фізкультурныя справы на фабрыцы змяніліся.

Дырэкцыя, партыйная і профсаюзная арганізацыі прадпрыемства праўльна зразумелі задачы, паставленыя Цэнтральным Камітэтам, і па-большэвіцкую ўзяліся іх ажыццяўляць. Знайшліся сродкі на тое, каб купіць лыжы, мячы і іншы спартыўны інвентар; павявіўся спецыяльны інструктар — выпускніца Беларускага інстытута фізкультуры Валянціна Іванаўна Коўзан. Маладая, энергічная спецыялістка з дапамогай комсамольскай арганізацыі здолела згуртаваць вялікі фізкультурны актыў, які цяпер дапамагае ёй прывіваць моладзі любоў да фізічнай культуры і спорту. Менш чым за год колькасць фізкультурнікаў на

фабрыцы вырасла са 100 да 650 чалавек.

На дварэ «Комунаркі» зелянне сквер. На яго алеях і лужайках у час абедзеннага перапынку і пасля работы гучыць каманда «На старт!»; шчоўкае секундамер у руках інструктара, мільгае ў палёце металічны дыск; чуюцца смех і вясёлыя галасы моладзі. Тут трэніруюцца фабрычныя лёгкаатлеты. Лепшыя з іх — стаханаўка тарнага цэха Марыя Валодзька, адна з лепшых работніц шакаладнага цэха Леакадзія Каранкевіч і іншыя дабіліся ўжо нядрэнных вынікаў.

Побач са скверам комунараўцы пабудавалі валейбольную пляцоўку. Кожны дзень над сеткай узлятае мяч. Дзяўчата і юнакі ў рознакаляровых майках пад кіраўніцтвам Валянціны Іванаўны і яе памочніка — лепшага валейбаліста фабрыкі рабочага-кацельшчыка Яўгенія Сераштана — вучацца правільна падаваць мяч, «зразаць» яго прама ў ногі «праціўнікам», блакіраваць удары над самай сеткай і іншым элементам валейбольнай тэхнікі.

Ёсьць на фабрыцы аматары шахмат і шашак. Гарачыя «бітвы» адбываюц-

ца за шахматнай дошкай у клубе, дзе абсталявана фотавітына лепшых спартсменаў прадпрыемства.

На фабрыцы створана футбольная каманда, якая ўдзельнічае ў розыгрышы пяршынства і кубка горада па футболу.

У совецкай моладзі стала добрай традыцыяй кожную вясну выходзіць на старт масавага комсамольска-профсаюзнага кроса. Правялі крос у гэтым годзе і фізкультурнікі «Комунаркі». У ім ўдзельнічала 350 чалавек.

У канцы чэрвеня на стадыёне «Дынамо» ўзвіўся па высокай мачце чырвоны сцяг пяршынства Мінска па лёгкай атлетыцы. Сярод 400 ўдзельнікаў спаборніцтва, якія ўрачыстым парадам прыйшлі перад трибунамі, былі спартсмены і спартсменкі з эмблемай таварыства «Харчавік» на грудзях. Каманда гэтага таварыства амаль наполову складалася з фізкультурнікаў «Комунаркі». Ва ўпартай спартыўнай барацьбе з мацнейшымі лёгкаатлетамі сталіцы яны заваявалі другое месца па сваёй каманднай групе, а чэмпіёнка фабрыкі комсамолка Кацярына Захарчык выйшла ў фінал па мятанню кап'я і паказала адзін з лепшых вынікаў.

Беларускі совет таварыства «Харчавік» часта праводзіць спаборніцтвы па асобых відах лёгкай атлетыкі: «Дзень мятальніка», «Дзень прыгуна» і да т. п. Комунараўцы нязменна выступаюць дружнай камандай і займаюць прызывы месцы.

Душой фізкультурнага калектыва, застрэльшчыкам усіх спартыўных пачынанняў з'яўляецца комсамол. З 200 комсамольцаў фабрыкі няма ніводнага, які не займаўся-б у якой-небудзь спартыўнай секцыі.

Аднойчы на дварэ фабрыкі паявілася красачная афіша, якая паведамляла аб tym, што сёння ў клубе адбудзеца лекцыя намесніка старшыні Беларускага совета таварыства «Харчавік» тав. Мерковіча на тэму «Совецкія спартсмены ў барацьбе за сусветныя рэкорды», а пасля лекцыі — паказальныя выступленні майстроў спорту, запрошаных з інстытута фізкультуры.

Да вызначанага тэрміну клубная зала была перапоўнена. З велізарнай цікавасцю слухалі маладыя вытворчыя работнікі аб выдатных поспехах совецкіх лёгкаатлетаў, штангіст, канькабежцаў, доўга і бурна аплодыравалі майстрамі-гімнастам і акробатам.

На другі дзень некалькі рабочых-навічкоў падалі заявы з просьбай прыняць іх у рады фізкультурнікаў.

— Хочам быць моцнымі, спрытнымі, выносливымі, як нашы ўчарашнія гасці, — гаварылі яны.



Студэнтка 3-га курса Мінскага медыцынскага інстытута Ала Спрыдоноўна Власава без адрыву ад вучобы авалодвае майстэрствам парашутнага спорту. Зараз яна — спартсменка-парашутыстка 2-га разрада.

На здымку: комсамолка Ала Власава ў самлёце перад узлётам для чарговага трэніровачнага прыжку.
Фото С. Капелькі (БЕЛТА).

НАШ КАЛЕНДАР

Ф. Э. ДЗЕРЖЫНСКІ

20 ліпеня 1951 года спаўніеца 25 год з дня смерці палымянаага рэволюцыянера-большэвіка, выдатнага дзеяча большэвіцкай партыі і совецкай дзяржавы, бліжэйшага сараніка Б. І. Леніна і I. В. Сталіна — Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага.

Ф. Э. Дзержынскі нарадзіўся 11 верасня 1877 года ў Літве, у невялікім маёнтку Дзержынаве, у сям'і настаўніка. Ужо з юнацкіх год Фелікс Эдмундавіч цвёрда становіцца на шлях рэволюцыянера. Ён уважліва вывучае жыццё, быт, становішча рабочага класа, авалодвае тэорый марксізма.



У 1906 годзе ажыццяўліся тое, да чаго так палка імкнуўся Дзержынскі. У Стакгольме, на IV (Аб'яднаўчым) з'ездзе РСДРП, ён упершыню сустрэўся з Леніным і Сталінам. Сувязь і сумесная работа з правадырамі і заснавальнікамі большэвіцкай партыі мелі велізарнае значэнне ў жыцці і дзейнасці Дзержынскага.

Таварыш Сталін назваў Дзержынскага героям Каstryчніка. Мужны рэволюцыянер, ён бясстрашна і цвёрда выконваў заданні большэвіцкай партыі, непасрэдна кіраваў падрыхтоўкай і правядзеннем паўстання ў Петраградзе.

20 снежня 1917 года Совет Народных Камісараў па прапанове Леніна прыняў гістарычную пастанову аб стварэнні Усерасійскай Надзвычайной Камісіі па барацьбе з контэррэволюцыяй, спекуляцыяй і сабатажам. На пост кіраўніка ВЧК партыя паставіла Фелікса Эдмундавіча Дзержынскага. На гэтym баявым пасту ён здолеў выхаваць цудоўную армію нашых чэкістуў, якія паказалі ўзоры рэволюцыйнай мужнасці і герайзма ў барацьбе з контэррэволюцыяй і на ахове нашых граніц ад зневінных ворагаў.

За заслугі ў барацьбе супроць контэррэволюцыі ў 1919 годзе Ф. Э. Дзержынскі быў узнагароджан ордэнам Чырвонага Сцяга.

У 1921 годзе партыя даручыла Ф. Э. Дзержынскаму ўзначаліць аднаўленне разбуранага транспарту.

11 лютага 1924 года па прапанове

таварыша Сталіна Ф. Э. Дзержынскі назначаецца старшыней Вышэйшага Совета Народнай Гаспадаркі — першага ў свеце органа па плаванню і вядзенню соцыялістычнай народнай гаспадаркі.

Верны сын партыі, непахісны змагар за справу комунізма Фелікс Эдмундавіч Дзержынскі памёр на баявым пасту. Усім сваім жыццём, большэвіцкай партыйнасцю Ф. Э. Дзержынскі служыць натхняючым прыкладам для мільёнаў будаўнікоў комунізма.

М. Ю. ЛЕРМАНТАЎ

110 год таму назад, 27 ліпеня 1841 года (па нов. стылю) быў забіты на дуэлі вялікі рускі паэт Міхаіл Юр'евіч Лермантаў.

М. Ю. Лермантаў нарадзіўся ў Маскве 2 каstryчніка 1814 года, у знатнай дваранскай сям'і. Вельмі рана памерла ў яго маці, і яго выхавала бабуля Елізавета Алексеевна Арсеньева. Дзяцінства Лермантава праішло ў яе маёнтку Тарханы, недалёка ад Пензы.

У 1827 годзе 13-гадовы Лермантаў разам з бабуляй пераїзджае ў Маскву. Тут ён паступае ў Благородны пансіён пры Маскоўскім універсітэце. Увесень 1830 года Лермантава залічваюць у Маскоўскі універсітэт.

Абвостраныя адносіны, якія стварыліся ў Лермантава з некаторымі прафесарамі, прымусілі яго ў 1832 годзе пакінуць Маскоўскі універсітэт.

Пасля ияўдалай спробы паступіць у Пецербургскі універсітэт Лермантаў паступае ў школу гвардзейскіх падпрапаршчыкаў і кавалерыйскіх юнкераў. У лістападзе 1834 года Лермантаў выходзіць са школы карнетам.



лейб-гвардыі гусарскага палка. Але яго сапраўдным жыццём была творчая работа, якой ён прысвячаў значную частку вольнага часу.

У пачатку 1837 года на дуэлі быў смяртэльна паранены А. С. Пушкін. Лермантаў адгукнуўся на гэтую трагічную падзею вершам «На смерць паэта», поўным нянавісі і пагарды да вышэйшага грамадства. За гэта Лермантаў быў арыштаваны і сасла-


ны на Каўказ. Тут ён стварыў некалькі цудоўных вершаў, закончыў паэму «Песня пра купца Калашнікаў» і іншыя.

У 1838 годзе Лермантаў вярнуўся ў Пецербург. Але прыбыў там нядоўга. Урад і цар Нікалаі I прынялі ўсе меры, каб пазбавіцца паэта, чыё вострае слова было страшнай зброяй супроць правячых кругу прыгонніцкай Расіі. Яго зноў высылаюць на Каўказ. Ворагі пасвярэлі Лермантава з яго бытлым таварышам Мартынавым, што прывяло да дуэлі і забойства паэта.

М. Ю. Лермантаў напісаў шмат твораў, якія сталі гордасцю рускай літаратуры.

ЯНКА ЛУЧЫНА

(Да 100-годдзя з дня нараджэння)



Янка Лучына (сапраўднае прозвішча Іван Люцыяновіч Неслуходскі) нарадзіўся ў 1851 годзе ў Мінску ў сям'і адваката невысокага ранга. Дзіцячыя і юнацкія гады правёў будучы паэт у Мінску. Пісаць пачаў вершы рана, але упершыню выступіў на старонках друку ў 1866 годзе (газета «Мінскі листок» № 1). З гэтага часу ён сістэматычна пачынае друкаваць свае вершы. Так, у газете «Мінскі листок» былі змешчаны такія паэтычныя творы, як «Вясновай парой», «Ямшчы», «Вясна» і інш.

Свайм выступлением у друку Я. Лучына заяўліў на ўесь голас, што беларуская мова існуе, што на ёй гаворыць свабодалюбівы беларускі народ, і яе ніякім царскім сатрапам ніколі не забараніць.

Янка Лучына выхоўваўся пад добратворным уплывам перадавой рускай культуры, рэволюцыянер-дэмакратаў Чэрнышэўскага і Дабраволібава і грамадзянскай паэзіі Некрасава.

На ўсе з'явы жыцця паэт глядзеў з пазіцыі крытычнага рэалізма. Ён смела паказваў гора і пакуты падняволнага беларускага народа, выступаў абаронцам яго правоў. Я. Лучына не раз падкрэсліваў, што яго паэзія пастаўлена на служэнне «пакрыўданаму люду».

Я. Лучына з'яўляецца лепшым беларускім паэтам-дэмакратам другой паловы мінулага стагоддзя.

Роля кнігі ў выхаванні дзяцей

НІГА ў жыці чалавека займае вялікае месца. Яна расказвае нам аб навакольным жыці, знаёміць з мінульм і сучасным, адчыняе акно ў будучае. Не будзь кніг, мы ведалі-б толькі тое, што бачым самі, або чулі ад іншых. Кнігі-ж адкрываюць нам доступ да скарбніцы ведаў, накопленых чалавецтвам, расказваюць аб краях, у якіх мы ніколі не бывалі, або падзеях, якіх не бачылі, або рэчах, якіх не ведалі.

Владзімір Ільіч Ленін усё сваё жыццё не расставаўся з кнігай.

«Веды ўзбройвалі яго, дапамагалі яму зразумець, што трэба рабіць і як трэба рабіць, каб рабочым і сялянам скінуць цара, памешчыкаў і капиталістаў і пачаць будаваць соцыйлізм» — успамінае Н. К. Крупская.

Кніга нярэдка з юнацкіх гадоў вызначае лёс чалавека, яго месца ў жыці. К. Э. Цыялкоўскі неяк прызнаўся, што мара аб міжпланетных зносінах упершыню зарадзілася ў яго яшчэ ў дзіцячыя гады, калі ён прачытаў кнігу Жуль Верна «Із пушки на луну».

Ёсць кнігі, стаўшыя сцягам цэлых пакаленняў. Тысячи новых людзей выхоўваліся на прыкладзе герояў «Овада» Э. Войніч, «Як гартаўалася сталь» Н. Остроўскага. Пачуці і думкі Карчагіна сталі дэвізам жыцця нашай моладзі.

У творах совецкіх пісьменнікаў паказаны яркія рысы совецкіх людзей — патрыётаў сваёй Радзімы. Героі такіх твораў, як «Маладая гвардыя» А. Фадзееўа, «Аповесць аб сапраўдным чалавеку» Б. Палявога, «Два капитаны» В. Каверына, «Сын палка» В. Катаева і многіх іншых — дасканалыя ўзоры для пераймання. Яны вучыць дзяцей горача любіць свой народ, сваю соцыйлістычную айчыну.

Вучань 4 школы г. Мінска М. Эфрон, прачытаўшы раман А. Фадзееўа «Маладая гвардыя», сваім ідэалам выбраў Сергея Тюленіна. «У Сергея Тюленіна мы павінны вучыцца палімянай любві да Радзімы, у імя якой ён аддаў сваё маладое, поўнае кіпучай энергіі жыццё. Ён будзе вечна служыць для нас прыкладам, і вобраз яго будзе бяссмертым у наших сэрцах».

Жыве цікавяцца юныя чытачы кнігамі, у якіх апісваецца жыццё совецкіх дзяцей, іх вучоба, дружба, таварыскасць, іх удзел у працоўных справах і баявых учынках. Совецкая рэалістычная аповесць аб героях вайны выхоўвае ў дзяцей якасці, патрэбныя не толькі для абароны айчыны, але і для мірнай дзейнасці. Тысячи піонераў падняў А. Гайдар на высокародную цімуроўскую работу сваёй кнігай «Цімур і яго каманда».

Расказваючы дзяцям аб гісторычным мінульм роднай краіны, аб бацьцях яе, кніга пашырае іх светапогляд.

Калі ніхто не кіруе чытаннем дзяцей, то яны чытаюць усё падрад, без разбору. Н. К. Крупская пісала: «Кніга — магутны выхавальнік... Ёсць розныя кнігі. Кніга можа выхоўваць і эгаіста, і грамадскага работніка, і чалавека, поўнага забабонаў, і чалавека свядомага... Трэба, каб у справе выхавання праз кнігу не было стыхійнасці. Трэба свядома накіроўваць чытанне дзіцяці».

Многія дзеци, якія захапляюцца чытаннем, здабываюць кнігі не толькі ў бібліятэках. У дзіцячыя жыццёвыя волыт невялікі, яны не заўсёды могуць разабрацца ў чуждай ідэалогіі, якая прыпадносіцца звычайна ў захапляючай форме. Бацькам трэба ведаць, што чытае дзіця, шляхам сістэматычнай работы прывіваць дзяцям густ да чытання карысных і захапляючых кніг. Трэба сачыць, каб не было аднабокага чытання (напрыклад, толькі прыгоды або фантастыка). Важна ўмець выбраць сапраў-

ды ўсё лепшае са скарбніцы айчынай і сусветнай літаратуры, усё тое, што дзіця можа зразумець і засвоіць, што дапаможа фарміраванню светапогляду і характару дзіцяці.

Бацькі разам з настаўнікамі і бібліятэчнымі работнікамі павінны дапамагаць дзяцям у выбары кніг для пазакласнага чытання і накіроўваць яго. Усё прачытанае і ўбачанае звычайна ўзбуджае ў дзяцей шмат пытанняў. Правільна паступаюць тыя бацькі, якія спакойна і цярплюваючы дзяцям усё, што іх цікавіць. Трэба прывучаць дзяцей да чытання кніг, абуджаць у іх цікавасць і любоў да кнігі, унушаць, што кніга — гэта іх верны спадарожнік у жыцці, што яна навучыць жыць і працаць, любіць сваю Радзіму і свой народ, навучыць дружбе і таварыскасці, дапаможа змагацца за справу Леніна — Сталіна. Трэба напамінаць дзяцям слова вялікага пісьменніка А. М. Горкага:

«Любіце кнігу — крыніцу ведаў. Толькі веданне выратавальна, толькі яно можа зрабіць нас духоўна моцнымі, сумленнымі, разумнымі людзьмі, якія здольны шчыра любіць чалавека, паважаць яго працу і сардэчна любавацца цудоўнымі пладамі яго няспыннай вялікай працы».

К. ПАНЕВІНА,
заг. дзіцячага аддзела Мінскай
абласной бібліятэкі імя Пушкіна.



АБ АДНЫМ ДЭЛЕГАЦКІМ СХОДЕ

Жаночы дэлегацкі сход Старынскага сельсовета, Стайдубцоўскага раёна якім кіруе Мар'я Паўлаўна Ражэўская, яднае 53-х жанчын-актывістак.

— Калі ў мінульм годзе, — расказвае Мар'я Паўлаўна, — у нашым сельсовете былі толькі два калгасы, то зараз ён поўнасцю калектывізаваны. У нас праведзена ўзбуйненне калгасаў. У наш узбуйнены калгас «За мір» першымі ўступілі жондэлегаткі Мар'я Дубіцкая, Гэля Босая, Мар'я Босая, Гэля Дамінікова. У арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні новаствораных калгасаў прымалі актыўны ўдзел дэлегаткі Соф'я Бычынская, Мар'я Грыбоўская, Францішка Калоштыц і многія іншыя. Яны дапамагаюць у зборы інвентара, засыпцы насення, на пальвых работах.

Сходы жанчын у Старынскім сельсовете заўсёды многалюдныя.

Увагу дэлегатаў прыцягваюць цікавыя гутаркі і даклады на розныя тэмы палітычнага і культурнага жыцця як, напрыклад: «Жанчына ў калгасе — вялікая сіла», «Калгасны лад — крыніца сілы і жыццедзейністкі працоўнага сялянства».

Часта пасля гутарак, якія выклікаюць гарачы водгук у сэрцах жанчын, ставяцца практычныя задачы: аб правядзенні сяўбы, аб донлядзе пасеву.

У вольны аі работы час нашы дэлегаткі займаюцца ў гуртку мастацкай самадзейнасці, якім кіруе т. Ражэўская.

Жаночы дэлегацкія сходы сваёй скромнай, на першы погляд не вельмі прыметнаю працай аказваюць вялікі ўплыў на далучэнне жанчын заходніх абласцей рэспублікі да агульнай справы соцыйлістычнага будаўніцтва.

Е. АУДЗЕЕВА,

ПАРАДЫ ГАСПАДЫНЯМ

ВАРЭННЕ З МАЛІНЫ

На 1 кг маліны—1 кг цукру. Маліну перабраць, ачысціць ад сцеблікаў і сарцевіны, пакласці ягады на блюда, засыпаць паловай цукру, прызначана га для варкі, і паставіць на 5—6 гадзін у халадок. З соку, які пры гэтым утворыцца, і цукру зварыць сіроп і крыху яго астудзіць. У гатовы сіроп пакласці маліну. Пасуду асцярожна ўстрасануць, каб ягады пагрузіліся ў сіроп, і зноў паставіць варыць да патрэбнай гушчыні сіропу.

ВАРЭННЕ З ВІШАНЬ

Вішні перабраць, прамыць у халоднай водзе і вынуць костачкі. Костачкі ад вішань заліць водой, але так, каб вада іх толькі пакрыла, даць ускіпець і працадзіць. У атрыманы адвар пакласці цукар і зварыць сіроп. У гарачы сіроп пакласці ягады і варыць, пакуль будуць гатовы.

ВАРЭННЕ З ЧОРНЫХ ПАРЭЧАК

На 1 кг чорных парэчак — 1½ кг цукру, 1 шклянка вады.

Ягады чорных парэчак ачысціць ад галінак і сухіх падвяночкаў кветкі, заліць халоднай водой і затым, зняўши ўсплыўшыя на паверхню рэшткі сухіх падвяночкаў, адкінуць на сіта і даць сцячы вадзе.

Зварыць густы сіроп, усыпаць у яго падрыхтаваныя ягады, даць ускіпець і паставіць на слабы агонь на 40—50 хвілін.

ГУРКІ МАЛАСОЛЬНЫЯ

Свежыя, з абрезанымі кончыкамі гуркі пакласці радкамі ў шкляны слоік, дадаючы пры ўкладцы ўкроп, часнок, лісце чорных парэчак, і заліць ледзь цёплым расолам (1 ст. лыжка солі на 2 шклянкі вады). Праз 3—4 дні гуркі гатовы да спажывання.

ЗЕЛЕНЬ СУШОНАЯ

Для сушкі найбольш прыдатна зелень пятрушкі, укропу і сельдэрэю.

Перад сушкай зелень прамыць, страсануць ваду, аддзяліць сцяблі ад лісця і раскладці асобна на рэшаты для прасушки. Сушыць зелень трэба на рашотцы над плітой або ў духоўцы пры тэмпературе не вышэй 40° на працягу прыкладна 3—4 гадзін. Высушаную зелень раскладці ў невялікія папяровыя пакеты і захоўваць у сухім месцы.

Лісце сушанай зелені дадаючы у супы, у мясныя і рыбныя соусы, а сцяблі — у бульёны.

ЯК ЗНІШЧЫЦЬ МУХ

Дуст ДДТ—высокаэфектыўны сродак барацьбы з муҳамі. Дуст ДДТ распыляючы у памяшканні, звартаючы асаблівую ўвагу на падаконнікі, аконныя пераплёті, абажуры, электраправодку, г. зн. улюбёныя месцы муҳ. У час распылення дуста ДДТ трэба закрываць харчовыя прадукты, ваду, сталовую пасуду, здымайце абрусы, сурвэткі.

Дабаўленне дуста ДДТ да маслянай або клеевай фарбы ў час фарбавання сцен прыводзіць да пагібелі муҳ у далейшыя 5—6 месцаў.

Дуст «Гексахларан» — дзейнічае хутка і дастаткова эфектыўна. Примяняючы яго гэтак сама, як дуст ДДТ. Пасля распылення дуста зачыняючы вокны і дзвёры і пакідаючы памяшканне на 2 гадзіны. Праз 2 гадзіны ўваходзяць у памяшканне, шырока расчыняючы вокны і дзвёры і змятаючы дуст разам з загінуўшымі муҳамі.


Пры ўжыванні дуста «Гексахларан» абавязковая выносяць з памяшкання ваду, харчовыя прадукты. Сталовую пасуду, абрусы, сурвэткі старанна закрываючы.

Пірэтрум — дасканалы сродак для знішчэння муҳ. Прымянецца гэтак сама, як дуст ДДТ. Рэкамендуецца распыляць пірэтрум у памяшканні пры зачыненых вокнах і дзвёрах і пакідаць памяшканне на 30 хвілін — 1 гадзіну. Пірэтрум большай часткай паралізуе муҳ, таму змеценых паралізаваных муҳ рэкамендуецца спальваць.

Механічныя сродкі барацьбы з муҳамі — ліпкая папера, муҳалоўкі — маючы вялікае значэнне. Ліст ліпкой паперы можа вылавіць да 500 муҳ, ліпкая лента — 100—150. Ліпкую паперу з прыстаўшымі муҳамі трэба спальваць.

Усе адзначаныя сродкі для знішчэння муҳ можна набыць у магазіне.

КРАСВОРД



Па гарызанталі: 1. Вышэйшая навуковая ўстанова. 5. Адзінка вымірэння электрычнага супраціўлення. 6. Персанаж трагедыі В. Шэкспіра. 9. Рака ў Паўночнай Афрыцы. 11. Група вайсковых адзінак. 13. Штучны земляны ўзгорак. 15. Пералік раздзелаў кнігі, на друкаваны ў канцы тэкста. 17. Геаметрычная фігура. 18. Настольная гульня. 19. Дробныя складкі на матэрыі. 20. Вялікае возера ў Беларусі. 21. Горад-герой. 22. Станіца на Дану, дзе будзеца вялікая гідрастанцыя і водасховішча. 26. Афрыканская жывёла. 28. Факел. 30. Падземнае жыллё жывёлы. 31. Урачысты агляд войск. 33. Гранічная норма. 36. Невялікі магазін. 37. Пасведчанне. 38. Расліна, якая ўеца. 39. Шахматыст. 41. Навука аб будове рэчыва. 45. Адміністрацыйная адзінка дзялення тэрыторыі. 46. Архітэктурна аздоблены

грамадскі будынак. 47. Фрукты ў цукры. 48. Пладовае дрэва.

Па вертыкалі: 1. Чаада падвод. 2. Нота. 3. Назва літары. 4. Малая авечка. 7. Гульня ў мяч. 8. Паведамленне аб поўным продажу білетаў у тэатр. 10. Папярэдні накід карціны. 12. Змрок. 13. Некамплектны. 14. Механізм для ціку. 15. Невялікі аэрастат для мэт метэаралогіі. 16. Куляметная павозка. 22. Кошт. 23. Кветка. 24. Перапуд. 25. Установа для маленьких дзяцей. 27. Празаічны твор. 29. Непразрысты стан паветра. 31. Шахматны тэрмін. 32. Асвета. 34. Падробка чаго-небудзь. 35. Казюрка, якая корміцца сокам раслін. 40. Абласны горад РСФСР. 42. Дзяржава ў Аравіі. 43. Хвароба ў коней. 44. Прыстасаванне для вымеру глыбіні.

Рэдакцыйная калегія: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна, 55, пакой 23. Тэл. 2-33-03. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.
АТ 55282 Тыраж 15.800 Падпісаны да друку 20/VII Зак. № 359.

Мінск. Друкарня імя Сталіна.

Цана нумара 1 р. 50 к.

Да гэтага нумара прыкладаеша выкрайка.



Таня збірае ягады.

Фотаэцюд К. Якубовіча

На першай старонцы вокладкі: старшыня калгаса імя Калініна
Брагінскага раёна Ганна Мікалаеўна Жураў разам са старшынёй
рэвізійнай камісіі Вольгай Гаўрылаўнай Васіленка агляджаюць азімыя.